




Ба 49169

01-60
БА








Ба 49169

Б
01
8285

КНІГА С СЪПІС ЮНАЦКАЙ і КОМСАМОЛЬСКАЙ ЛІТАРАТУРЬ

БЕЛАРУСКАЕ
ДЗЯРЖАУНАЕ
ВДАВЕЦТВА



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА

„КНІЖКА-ПОШТАЙ“

1. Высылае ўсе кніжкі на беларускай, яўрэйскай, расійскай, польскай, літоўскай, латыскай—мовах.
2. Выконвае ўсе заказы на кнігі, якія маюцца на кніжных складах БДзВ, на другі дзень.
3. Дае 10% скідкі школам, народам, бібліотэкам, хатам-чытальням і пры колектыўнай выпісцы.
4. Пры прысылцы разам з заказам усіх грошай—перасылку „Кніжка-поштай“ бярэ на свой кошт.
5. На заказы да 1 рубля—абавязкова разам з заказам высылаюцца гроши, на заказы звыш рубля—трэба прыслаць 25% каштоўнасці заказа.
6. „Кніжка-поштай“ зараз-жа адказвае на ўсе запытаныні аб новых, што выходзяць, кніжках.

ЗАКАЗЫ ПРЫСЫЛАЙЦЕ ПА АДРАСУ:
Менск, рог Ленінскай і Савецкай, 78/19,
„КНІЖКА-ПОШТАЙ“

Ба 49169

Б 49169
01

КНІГАСЬПІС
ЮНАЦКАЙ і КОМСАМОЛЬСКАЙ
ЛІТАРАТУРЫ

Б 49169
01
Бел. аздесл.
1994 г.

Кн 189
шывар баср



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1930

Заказ № 126. 5.000 экз. (2½ арк.). Гатоўлітбел № 465.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

25. II. 2009

ВЫДАНЬНІ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

ЮНАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА.

***Александровіч А., Вольны А., Дудар А.**—Ваўчаняты.
Роман беларускіх лясоў.—Менск, БДВ. (Бібліотэка «Чырвоная Зымена», № 2). 1925. Стар. 120. Цана 60 кап.

Рэцензія: *П. Галавач*—«Звязда», 1926 г. № 300.

Александровіч А., Вольны А., Дудар А.—Ваўчаняты.
Роман беларускіх лясоў. Выданье другое.—Менск, БДВ.
1928. Стар. 160. Цана 60 кап.

Сюжэт для роману ўзяты з часоў бандытывму Балаховіча на Беларусі. Ён мае прыгодніцкія характар і прасякнуты рэволюцыйнаю романтыкай.

Арсеньнеў В.—У нетрах Усурыйскага краю. Скарошаны пераклад з расійскай мовы М. Гарэцкага.—Менск, БДВ. 1929. Стар. 194. Цана 1 руб. 40 кап.

***Вольны А.**—Два. Аповесць—Менск, БДВ. (Бібліотэка «Чырвоная Зымена»). 1925. Стар. 68. Цана 40 кап.

Прыгодніцкая аповесьць. Малюе барацьбу партызанаў на чале з атаманам Мухаю з палякамі.

***Вольны А.**—Два. Аповесць. Выданье 2-е. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1928. Стар. 90. Цана 50 кап.

Джэмс В.—Дымка. Аповесць. Пераклад з расійскай мовы. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1929. Стар. 262. Цана 1 р.

*) Зорка перад тэкстам паказвае, што гэта кнігі на рынку ўжо няма.

І алоўны герой аповесці—дзікі конь амэрыканскіх прэрый Дымка. Апісана яго жыцьцё з моманту нараджэння да старасыі. Вось ён прыгожым жарэбчыкам гойсае па дзікіх стэпах у табуне коняй, далей пападаецца ў ласо коўбою, які падначаліў яго сабе. Паміж імі ўзынікла дружба; толькі яму аднаму і дазваляе Дымка сядлаць сябе. Ён зьяўляецца памочнікам коўбоя і любіць толькі яго аднаго. У аповесці паказаны норавы дзікіх коняй, якія значна адрозніваюцца ад тых спакойных жывёлін, якіх мы прывыклі бачыць у штодзеннім жыцьці. Але воля і rozум чалавека ўмее перамагчы іх лютасыць і нават выклікаць да сябе прыязныя пачуцьці.

Для гэтага патрэбна добра разумець і ўмець назіраць жывёліну.

Конан-Дойль.—Глыбіня Маракота. Апрацаўваў К. Гарбурда. З малонкамі.—Менск, БДВ. (Бібліотэка школьніка). 1928. Стар. 122. Цана 45 кап.

Рэцензія: П. Т.—«Савецкая Беларусь», 1929 г., № 107. „Для нашай школьнай моладзі падобная кніжкі з паўфантастычным прыродазнаўчым (у даным выпадку—акіянаграфічным) сюжэтам, пабудаваным пры гэтым на досыць імглістых эпістэмах старажытных гісторыкаў, маюць свой інтарэс: іны ўзбуджаюць пытлівасыць розуму і фантазію маладога даследчыка і накіроўваюць яго розум і фантазію ў здаровы бок доследаў і ведаў. Мова перакладу добрая, што значна павялічвае ахвоту чытаць гэту кніжку.“

Цана кніжкі (45 кап.) робіць яе даступнай для маладога чытача“.

Майер С.—У Новай Каледоніі. Пераклад з расійскай мовы.—Менск, БДВ. (Сэрыя «Вакол съвету»). 1929. Стар. 264. Цана 1 руб. 25 кап.

Рэцензія: Хоцька І.—„Звязда“, 1929 г., № 50. „Новая Каледонія здаўна вядома съвету (разам з Кайенай у Паўднёвой Амэрыцы) як месца, куды французскі юрад высылае найгоршых крымінальных злачынцаў і разам з імі сваіх політычных ворагаў, найбольшая колькасць якіх была сасланая ў 1871 г. пасля разгрому Парыскай Комуні. Разгляданая кніга напісана аўтарам, якому давялося быць у ліку сасланных на Новую Каледонію за ўдзел у Парыскай Комуне, на аснове асабістых перажыванняў і ўспамінаў.“

Кніга ў надзвычайна выразных рысах і фарбах у мастацкай форме малюе ўсе тыя зьдзекі і злачынствы, якія ўжываюцца адміністраціяй выспы“.

Старко Б.—«Марскі чорт». Прыводы нямецкага паруснага крэсэра. Аўтарызаваны пераклад з нямецкай мовы на

расійскую.—Менск, «Чырвоная Зьмена». 1927. Стар. 104.
Цена 60 кап.

Гэта кніга зьяўляецца перапрацоўкаю запісак Фэлікса Люкнера, камандзіра нямецкага паруснага судна. Жыцьцё яго поўна самых нязвычайных прыгод. На пралягу дзесяті гадоў ён то плавае на парусніках простым матросам, то бярэцца за розныя професіі: салдата, рабочага на лесапільні, вучня факіраў, баксёра ды інш. У часе вайны 1914 году ён на сваім парусным караблі „Марскі чорт“ робіць значныя страты для гандлёвага флоту ворагаў. Колькі хітрасьці ўжываеца, каб падмануць ангельскі дазор! І гэта яму ўдаецца.

„Наша комсамольская моладзь павінна прачытаць гэту кнігу. Няхай яна зможа ўзяць з яе настаўленыне—як многа можа зрабіць чалавечая энэргія, непахільная воля і адважнасць, нават пры самых няспрыяющих і, здавалася-б, немагчымых умозах“. (З прадмовы Б. Старко).

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ НАЛАДЖАНЬЯ ВЕЧАРЫН, СЬВЯТ, ПРАВЯДЗЕНЬЯ ГУЛЬНЯЎ.

КАМСАМОЛЬСКІ ВЕЧАР. Дадатак да газэты «Малады Араты», Падсобны матэрыял да 6-ай гадавіны ЛКСМБ.—Менск, выдавецства ЦК ЛКСМБ. 1924. Стар. 28.

Зъмест: *A. Гарунович*: Слова сакратара ячэйкі.—*A. Вольны*: Міколка (інсцэніроўка).—*A. Дудар*: Вясковае (верш).—*A. Якімович*: З учарашияга, Песьня піонэраў Захаду (вершы).—Піонэрская (песьня).—*P. Трус*: Песьня юных піонэраў і вясковыя частушкі.—*Я. Чалядзінскі*: Шырэй дарогу (верш).—Комсамольскія частушкі.

КАМСАМОЛЬСКІ ВЕЧАР. Дадатак да газэты «Малады Араты», органу ЦК КСМБ, № 74—75, 30 чэрвеня 1924 г.—Менск, 1924. Стар. 30.

Зъмест: Ад рэдакцыі.—*M. Міцкевіч*: Як наладзіць вечар-спектакль.—Слова сакратара ячэйкі.—*F. Грэх*: Панаванье паноў (нібыта жарт).—*M. Чарот*: Заходнім барацьбітом (верш).—*У. Дубоўка*: Ой, ды не звані, крыніца (верш).—*A. Вольны*: Палём заходу (верш).—Маладняк (песьня).

КАМСАМОЛЬСКІ ВЕЧАР. Дадатак да газэты «Малады Араты». Падсобны матэрыял да дню ўраджаю.—Менск,

выдавецтва ЦК Ленінскага Саюзу Моладзі Беларусі. 1924.
Стар. 48.

Зъмест: Слова сакратара вясковай ячэйкі.—*М. Чарот*: Дажынкі (песа).—*А. Александровіч*: Рабочы—селяніну (верш).—*Я. Пушча*: Тут і там (верш).—*А. Якімовіч*: Жніво, Песьня жней (верши).

КАМСАМОЛЬСКІ ВЕЧАР. Дадатак да газеты «Малады Араты» № 81(2). Падсобны матэрыял да дню ўраджаю.—Менск, 1924. Стар. 16.

Зъмяшчае артыкул „Пладазьмен—шматпольле“ і агітжарт А. Вольнага „У агранома“.

Капаевіч П. Ф. і Сеўрук М.—Да дню вyzвален'я Беларусі ад белапалякаў.—Менск, «Чырвоная Зъмена». 1927. Стар. 116. Цана 60 кап.

Зъмест: I. Матэрыялы для дакладаў: У. Ігнатоўскі: У кіпчорах белага арла.—Крынікі: З дакладу на X Усебеларускім зьезьдзе КП(б)Б.—А. Смоліч: Да падзеі у Заходняй Беларусі. II. Апавяданні: Шаранговіч: У штабе паўстанцаў.—Гартны: Сымонка-інжынер.—Нікановіч: Адплациў.—Олікер: Камера № 13.—І. М.: На Камароўскім полі.—Мурашка: Каваль Максім.—А. Александровіч: Два ліпнёвых дні. III. Песы: Гарбацевіч: Чырвоная кветкі Беларусі (драма ў 4-х дзеях). IV. Вершы: Александровіча, Чарота, Дудара, Купалы, Грамыкі, Коласа і і. Плаўніка. V. Песьні: Інтэрнацыянал, Ад веку мы спалі, Аружжам на сонцы блішчучы, Узьніміся, сцяг чырвоны, Песьня піонэра Захаду, Піонэрская, Да працы, Воўк да лесу цягне, Быў калісці гэты час.

Капаевіч П. Ф., Сеўрук М. і Баркоўскі С.—Чырвоная сялянская вечарынка.—Менск, Галоўполітасветы БССР. 1927. Стар. 212. Цана 75 кап.

Рэцэнзія: К. І.—„Савецкая Беларусь“, 1927 г. № 90. Зборнік матэрыялаў для організацыі літаратурнае вечарыны. „Поруч з творамі чыста мастацкага ды інсцэніровачнага характару, ёсьць творы, якія гавораць аб будаўніцтве соцыялістычнага жыцця, аб шматпольлі, дэкламацыі ды інш. Значнае месца ў гэтай кніжцы займаюць беларускія съпевы на сучасныя тэмы. Словам, гэтая кніжка дапаможа вёсцы наладзіць добрую чырвоную вечарыну.—у гэтым вялікай каштоўнасць кнігі“.

КАСТРЫЧНІК У ШКОЛЕ. З малюнкамі і нотамі.—Менск,
БДВ. 1927. Стар. 146. Цана 1 руб. 20 кап.

Зборнік бэлетрыстычных матэрыялаў, размешчаных па тэматычных
цыклах: 1. Як жылося сялянам і рабочым за царом і панамі. 2. Як рабочыя
і сяляне змагаліся за свабоду. 3. Як дзеці рабочых і сялян дапамагалі
у рэвалюцыйнай барацьбе. 4) Рабочыя і сяляне будуюць новае
жыццё. 5. Тэатр і музыка.

КАСТРЫЧНІКАВАЯ РЭВОЛЮЦЫЯ У АТРАДЗЕ І ШКОЛЕ.
Зборнік матэрыялаў пад рэдакцыяй А. Якімовіча і П. Хэй-
фэца.—Менск, ЦК ЛКСМ. (Бібліотэка «Чырвоная Зьмена»,
Піонэрская сэрыя). 1928. Стар. 80.

„Складаючы гэты зборнік, мы мелі на ўвазе даць самае простае ра-
зуменяне аб Каstryчніку і літаратурны матэрыял для правядзення
свята“. (З прадмовы).

Зъмест: I. Прядмова. Чаму і як адбылася Каstryчнікавая рэво-
люцыя. II. Успаміны ўдзельнікаў рэволюцыі: В. Па-
лянскі: Размова Леніна з Кронштатам па простаму проваду.—В. Ан-
тонаў-Аўсеенка: Канец часовага ўраду.—Л. Троцкі: Рашуны дзень.—
С. Пястоўскі: На другі дзень пасля перавароту.—Д. Мануільскі:
У дні барацьбы і перамогі.—П. Букаў: Съмерць Мікалая Раманава.—
А. Яраслаўскі: Юным ленінцам, народжаным пролетарскай рэволю-
цыяй.—Джон-Рыд: Ленін-правадыр. III. Літаратурны адзел
А. Якімовіч: У дні змагання (песка ў 2-х актах).—Інтэрнацыянал
ленінцаў.—Сонца нарадзілася (інспірёука-гульня для „Чырвоных
Зорак“).—Песьня „Чырвоных Зорак“.—Шагай-жа дружна, піонэр.—
А. Труба: Мой сын перад сёмай гадавінай Каstryчніка (апавяданье).—
У комсамол Ільіча (харавая дэкламацыя).—Некаторыя ўказаныні да
правядзення свята.

КОМСАМОЛІЯ. Зборнік.—Менск, «Чырвоная Зьмена».
1928 г. Стар. 74. Цана 50 кап.

Рэцензіі: Аляхновіч Мік.—„Маладняк“, 1928 г., № 7. Р. А.—
„Савецкая Беларусь“ 1928 г. № 7.

Зборнік твораў беларускіх пісьменнікаў і поэтаў, прысьвечаны
жыццю і працы комсамолу. Зъмешчаны вершы Купалы, Чарота, Ду-
боўкі, Александровіча, Дудара і Вольнага. З прозы—„У глушы“ Бя-
дулі, „Як Настулька комсамолкай зрабілася“ Зарэцкага, урыўкі з
„Ваучанят“ ды з „На прасторы жыцця“ Гушчы.

„Гэты зборнік, як першую спробу тэматычнае падачы літаратурнага
матэрыялу ў нашых беларускіх умовах, трэба лічыць здавальняющим.“

Ён прынясе пэўную карысьць і ў бібліотэны, і ў школе, ды і кожны комсамолец прачытае яго з шкавасцю".

КРЫВАВАЙ ПУЦЯВІНАЙ. Зборнік твораў аб беларускіх зыдзеках над працоўнымі Беларусі. Пад рэдакцыяй А. Сянкевіча і А. Александровіча. Менск, выдавецтва ЦБ «Маладняк». 1927. Стар. 80. Цана 40 кап.

„Апроч вершаў, прысьвечаных братом Заходнім Беларусі, чытат знойдзе ў гэтым зборніку аповесы і аб крывае пущавіне, якую праляжыла польская „дэмократычная“ армія на Беларусі, ціпер Савецкай. Гэтыя „цені крывае мінуўшчыны“, тыя славутыя „танцы Гольца“ вакол шыбеніцы—яны не забудуцца рабочымі і сялянамі ўсёй Беларусі". (З прадмовы А. Сянкевіча).

Зъмест: Я. Колас: Братом Заходнім Беларусі. Паном.—М. Зарэцкі: Цені крывае мінуўшчыны.—М. Чарот: Сей, сяйті, сей.—У. Дубоўка: Урывак з мэлёдыі „Плач навальніцы“.—К. Чорны: Сылёзы і кроў.—А. Дудар: Братом на Заходзе.—А. Александровіч: Фабрыка съмерці.—А. Волны: Гэта праўда лягэнда будзе.—А. Замежны: У дэфэнзыве.—П. Звонак: Захаду.—З. Бядуля: Powiedź, gdzie jest twój syn.—Я. Бобрык: Гануля.—І. Плаўнік: Панская „ласка“. Песьня паўстанца.—Гушча: Хвароба.

Паваротны 3.—Комсамольскія вячоркі. Зборнік песень, прыпевак, гульняў, галаваломак, шарад, фокусаў, вясёлых задачак, комсамольскага гумару, гумарыстычных апавяданьняў, беларускіх народных казак, анэкдотаў ды інш. З мадюнкамі А. Абрамава.—Менск, БДВ (Бібліотэка «Чырвоная Зьмена»). 1927. Стар. 168. Цана 40 кап..

Рэцензія: Б-а „Савецкая Беларусь“, 1927 г., № 218.

„Трэба сказаць, што ўкладчык сур'ёзна аднёсся да справы ўкладанья гэтага рознастайнага матэрыялу ў адну кніжку, пранізаўшы яго імкненнем—даць „спажыўцом“, вясковай моладзі, вясёлы і карысны адпачынак, пры гэтым усяго ў меру“.

Сеўрук М.—Моладзь—за новы быт. Зборнік для масавага чытаньня.—Менск, БДВ. 1929. Стар. 72. Цана 35 к.

Зъмест: М. Чарот: Моладзь (верш).—Т. Гушча: На прасторах жыцця.—Е. Чарнецкі: Якімка-агроном (апавяданье).—К. Чорны: „Дзякую богу, як шклянка“.—М. Зарэцкі: Як Настулька комсамолкай зрабілася (апавяданье).—А. Александровіч: З поэмі „Комсамол“.—

З. Бядуля: У глушы (апавяданьне).—Крапіва: Дзядзька Хвядос і малакасос (байка).—М. Нікановіч: Вечарам (эскіз).—Комсамольскія частушки.

УРАДЖАЙНАЕ СЬВЯТА. Зборнік матэрыялаў пад рэдакцыяй Іл. Барашкі.—Менск, «Чырвоная Зымена». 1926. Стар. 80. Цана 5 кап.

У зборніку змешчаны матэрыялы для правядзеньня „сьвята ўраджаю”, тэзісы для дакладаў, кіраўніцы дарады і літаратурна-мастакія творы: „Жніўнае сьвята”—апавяданьне Кавала, вершы Бядуля, Купалы, Крапівы, Бора, Труса, Ладнага, народныя песні і прыказкі, а таксама „Суд над комсамольскай ячайкай, якая не праводзіць працы па сельска-гаспадарчай асьвееце моладзі” Вазьмінскага, Краснашчокава і Лазарава.

Хайтун Д. — Каstryчнік у хаце - чытальні.—Менск, БДВ. 1929. Стар. 156. Цана 60 кап.

Зборнік матэрыялаў для наладжанья вечарын. Зъмяшчае парады для правядзеньня дня Каstryчнікавай рэвалюцыі і літаратурны матэрыял: вершы, інсцэніроўкі, апавяданні для чытак.

СЦЭНІЧНЫЯ ТВОРЫ.

Дзічок М.—Хто не працуе, той ня есьць. Інсцэніроўка ў 3-х абразох для моладзі. Сюжэт запазычаны.—Менск, БДВ. (Сялянскі тэатр). 1927. Стар. 24. Цана 30 кап.

У інсцэніроўцы прымаюць удзел кавалі, вуглякопы, швачкі, сяляне, настаўніца, вучні, чырвонаармейцы, піонеры, комсамолец і комсамолка, кухар і буржуй, таксама прадстаўнікі ад розных нацыянальнасцяў СССР. У пачатку даюцца заўвагі адносна дэкорацыі, асьвятлення і вопратак. Інсцэніроўка напісана вершам.

СЪПЕЎНІКІ.

КОМСАМОЛЬСКІ СЪПЕЎНІК. Пад рэдакцыйнай газэты «Млады Араты».—Менск (Бібліотэка «Чырвоная Зымена»). 1924. Стар. 32.



Рэцэнзія: Анінскі Ад.—Маладняк, 1924 г., № 5.

Зъмешчане: рэволюцыйныя съпевы, комсамольскія, вайскова-маладняцкія.

КОМСАМОЛЬСКІ СЪПЕЎНІК. Выданьне 2-е, пашыранае.—Менск, БДВ. 1925. Стар. 60. Цана 20 кап.

Зъмест: I. Рэволюцыйныя съпевы: Інтэрнацыянал, Адеку мы спалі, Жалобны марш, Съмельмі крокамі ў ногу, Песня, якую любіў Ільліч, Варшавянка, Хаўтурны марш, Чырвоны штандар, Па пыльнай дарозе, Кавалі, Расстрэл комунараў, Чырвоная армія. З комсамольскіх:—Маладняк, Усе мы комсамольцы, Майская, Чумчары, Марак, Провады, Песня комсамолкі, Марш Будзённага, Мы пайшлі ўжо ваяваць. II. Піонэрскія: Мы ідзем і ўкрык завем, Піонэрская, Песня юных піонэраў, Песня піонэраў Захаду. III. Народныя: Калоднікі, А ў бары-бары, Што за месцы, Чорнаморац. IV. Гумарыстычныя і частушки: Гэй у лесе пры даліне, Чачаточка, Лявоніха, А мой бацька добры быў, У печы палю, Комсамольскія частушки.

КОМСАМОЛЬСКІ СЪПЕЎНІК. (Дэлегату восьмага ўсебеларускага зъезду Ленінскага комсамолу. Ад ячэйкі ЛКСМБ і профтэхшколы поліграфічнай вытворчасці Беларусі).—Менск, 1926. Стар. 40.

Съпевы рэволюцыйныя, комсамольскія і народныя.

З рэволюцыйных зъмешчаны: Кавалі, Расстрэл комунараў, Варшавянка, Па пыльнай дарозе, На съмерць Чарнышэўскага, Паҳавальны марш. З комсамольскіх: Маладняк, Песня комсамолкі, Усе мы комсамольцы, Марак, Мы армія мільённая, Чумчары, Піонэрская. З народных: А ў бары-бары, Што за месцы, Чорнаморац, Гэй у лесе пры даліне, У печы палю, Калоднікі.

НАВУКОВА-ПОПУЛЯРНАЯ ЛІТАРАТУРА.

*Анучын Д. Н.—Вынаходка агню і спосабы яго здабывання. Пераклад і апрацоўка В. Ляшэвіча паводле проф. Анучына. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1927. Стар. 34. Цана 20 кап.

Рэцэнзія: Б.—„Звязда”, 1928 г., № 8.

У книзе расказаны, як людзі навучыліся карыстацца агнём. Яна напісана проф. Анучыным даволі цяжкаватаю моваю, у беларускім-жэ

выданыні гэта хіба значна выпраўлена, дзякуючы апрашоўцы В. Ляшэвіча. Сёе-тое перакладчык выкінуў, сёе-тое паясьніў, а наогул усю брошуру зрабіў больш популярнай, больш даступнай разуменію шырокага чытача. Пераклад зроблены добра, ад гэтага кніжка нават выйграла".

Арабей Я.—Як пабудаваць громадвод. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1928. Стар. 24. Цана 13 кап.

У кароткіх рысах расказваеща аб маланцы і даюца парады, як пабудаваць громадвод.

Бараноўскі Яз.—Шкоднікі нашага здароўя.—Менск, БДВ. 1929. (Сэрыя «Гігіена, фізкультура, здароўе»). Стар. 48. Цана 15 кап.

У кнізе сваёй аўтар пераконвае ў шкоднасці гарэлкі, тутуну і бруду.

Былінскі С., д-р—Трахома і сълепата.—Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка, № 26). 1925. Стар. 21. Цана 1 кап.

Хоць кніга напісана для селяніна, але і вучню яна можа быць вельмі карыснай, бо ў надзвычайна даступнай форме знаёміць з прычынамі ўзынікнення хваробы, з асноўнымі патрабаваннямі асабовае гігіены. Яна дапаможа замацаванню культурных звычак, набытых у школе.

***Вагнер Ю.**—Апавяданье аб вадзе. З малюнкамі.—Менск, Белтрапсдрук. (Сялянская бібліотэка, № 11). 1924. Стар. 58. Цана 5 кап.

Популярныя нарысы аб вадзе і яе ролі ў прыродзе. Кніжка ілюстравана.

***Гарабурда К.**—Як стварыўся съвет і зямля. З малюнкамі.—Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка № 38). 1925. Стар. 140. Цана 20 кап.

Кніжка дае гістарычны агляд розных поглядаў на стварэнне съвету: Леонарда да-Вінчы, М. Копэрніка, Дж. Бруно, Галілея, погляды царкоўнікоў. Разгледжана наша сонечная систэма з яе плянэ-

тамі, зоры, кометы, туманнасьці—у съятле сучасных дасягненняў навукі. Кніжка мае на мэце змаганье з ненавуковым забабоннымі поглядамі на стварэнне зямлі і съвету.

Гарабурда К.—Як стварыўся съвет і зямля. Выданье 2-е.—Менск, БДВ. Друкуецца.

***Гарбацэвіч Л.**—Гісторыя чыгункі. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1926. Стар. 58. Цана 5 кап.

Падаеща гісторыя пабудовы першай чыгункі Г. Стэфэнсонам у Англіі (1825 г.) і ў б. Расіі ў 1837 г. Разгледжаны зьмены ў тэхніцы, якія адбыліся за сталецце існаванья чыгункі. Расказана, як будуюча чыгункі праз горы (тунэлі Мон-Сэніскі, Сэн-Готардзкі, Сымплёнскі), якія бываюць чыгункі—зубчастыя, канатныя, паветраныя, падземныя, у адну рэйку, электрычныя; таксама аб вялікіх чыгуначных мастох—праз Ніагарскі вадаспад, праз затоку Форт, Бруклінскі. Кніга ілюстравана.

***Грэмяцкі М.**—Першыя людзі на зямлі. (Як яны жылі і адкуль зьявіліся). Пераклаў з 2-га расійскага выданья Ў. Міхалевіч.—Менск, БДВ. 1927. Стар. 68. Цана 3 к.

Зъмест: Як людзі даведвающа аб сваёй далёкай мінуўшчыне. Якая была прырода ў ледавіковы час. Як жылі людзі. Які выгляд і пабудову мелі. Выкальвальная продкі ледавіковага чалавека. Якія моглі быць продкі ў чалавека-малпы.

Духан Г., д-р.—Пархі. Як іх лячыць і як ад іх у съцераг чысці.—Менск, БДВ. 1929. (Сэрыя «Гігіена, фізкультура, здароўе»). Стар. 16. Цана 7 кап.

У даступнай форме гаворыща пра пашырэнне гэтай хваробы на Беларусі і пра тыя спосабы, якія могуць усьцерагчы ад яе.

Жыткоў Б.—Пра гэту кнігу. Пераклад з расійскай мовы К. Пуроўскага.—Менск, БДВ. (Бібліотэка школьніка). 1928. Стар. 44. Цана 13 кап.

Рэцензія: *Вока*—„Звязда”, 1928 г., № 221.

„У кніжачцы аўтар знаёміць з процэсамі друкавання кнігі. Гэта кніжачка патрэбная, выдана ўдала і цана ня цяжкая”.

Ільлючонак П.—Жыцьцё жывёл. Кніжка першая
Малпы. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1928. Стар. 154.
Цана 1 руб. 10 кап.

Кніга падзяляеща на дэвзе часткі: большая зъмяшчае нарысы аб паасобных відах малп, меншая—апавяданыні пра малп („Мпунгу“ „Оранг-збаўца“ і „Гара павіянаў“). У нарысах шырока выкарыстаны пазіраныні паляўнічых, вартаўнікоў зоолёгічных садоў; яны малююць норавы розных відаў малп, іх паводзіны ў адносінах да чалавека і інш. Разгледжаны наступныя віды малп: вузканосыя чалавекападобныя (гарыла, шымпанза, оранг-утанг, гібоны) і сабакападобныя (мартышкі, макакі, магот, павіяны); шыроканосыя чэпкахвостыя (равуны, малпы-павукі, капуцын або кай); гулянкі або кіпциорыстыя (сагуін); паўмалпы (лемуры або макі, лоры); доўгапяты; руканоожкі.

Кнігу з цікавасцю прачытаюць вучні сярэдняга і старэйшага ўзросту.

Комар.—Радыё на вёсцы.—Менск, БДВ. 1929. (Сэрыя «Культура і тэхніка»). Стар. 70. Цана 32 кап.

Кніжка можа быць карыснай для старэйшых вучняў, якія цікавяцца радыё.

Кудраўскі, проф.—Як жылі людзі ў даўнія часы.—Менск, Белтрапсдрук. 1924. Стар. 70. Цана 10 кап.

„Нашае заданьне ідзе да таго, каб прасачыць ход культурнага разьвіцця чалавецтва. Разгледзім перш першабытную культуру з матэрыяльнага боку, потым з боку грамадзянскага і разумовага, не адхіляючи аднаго ад другога, але разглядаючы іх ва ўзаемнай сувязі“ (З прадмовы).

Лебядзенка А.—На канцавосьце па паветры. З малюнкамі.—Менск, БДВ. (Бібліотэка школьніка). 1928. Стар. 100. Цана 45 кап.

Апавядаецца, аб розных экспедыцыях на паўночнае канцавосьце але найбольш удзелена ўвагі спробам Амундсэна, яго палётам на гідропланах у 1925 г. і на дырыжаблі „Норвэгія“ ў 1926 г. Аўтар таксама апісвае свае ўражаныні аб палёце над паўночнымі краінамі і над акіянам (ён пералітаў разам з экспедыцыяй паміж Ленінградам і Шпіцбергенам).

Лункевіч В.—Ворагі і прыяцелі чалавека.
З малюнкамі. Пераклад з расійская мовы.—Менск, БДВ.
1929. Стар. 146. Цана 70 кап.

Рэцэнзія: П.—„Савецкая Беларусь”, 1929 г., № 84.

„З цікаўасцю чытацца ілюстраваныя апавяданыні аб ворагах і прыяцелях чалавека, аб іх змаганыні паміж сабою, аб тым, што людзі ня ведаюць добра, хто злы вораг, а хто прыяцель чалавека, зусім несвядома вядуць барацьбу з сваімі прыяцелямі, як напр.: з кратом, вожыкам, землярыкай, рознымі птушкамі (каролікі, будаўнічкі, сініцы, дзятлы, ружовыя шпакі, варовы, кажаны), чарвяком-аратым і г. д. Яе можна рэкомэндаваць школам, хатам-чытальням і наогул пераважна організаванаму чытачу”.

Лункевіч В.—Грамадзкае жыццё жывёл. Пераклад з расійская мовы. З 30 малюнкамі ў тэксьце.—Менск, БДВ. 1928. Стар. 52. Цана 15 кап.

Рэцэнзія: П. Т.—Літаратурны дадатак да „Савецкай Беларусі” 1928 г., № 7.

„Аўтар дае шэраг апісаньняў з грамадзкага жыцця розных жывёл: птушак, шаўковых папрадух, стракатаў, бізонаў, зэбраў, страусаў, кваг, жукоў-гніявікоў, жукоў-магільнікаў, шакалаў, гракоў, ружовых шпакоў, аўсянак, берагавых ластавак, папугаў, вераб'ёў, жураўлёў, чапляў, афрыканскіх тушканчыкаў, сэрнаў, малпаў-бабуінаў, лам аў сланеў, малпаў-гібоніў і г. д.

З першай-жа старонкі кніжкі чытач захопліваецца апісанынем жыцця птушак на паўночным узьбярэжжы Скандынаўская паўвыспы... Ня менш цікавы і іншыя апавяданыні. Кожнае апавяданыне ілюстравана адпаведнымі малюнкамі, якія зроблены па-мастацку, Кнішка надрукавана на добрай паперы і каштуете нядорага—50 к. Яе трэба рэкомэндаваць бібліоткам, чытальніям, школам і кожнаму, хто цікавіца ведамі па прыродазнаўству. Мова кніжкі популярная і наогул добрая”.

*Лункевіч В.—Грозныя зъявы і чуды ў прыродзе. З малюнкамі. Апрацаваў Г. Казячы.—Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка, № 25). 1925. Стар. 50. Цана 12 кап.

Зъмест: Самум і съмерч. Вадзяны віхраслуп. Што такое віхраслуп. Гураган. Вялікі Барбадоскі цыклён. „Чуды” ў прыродзе—(дажды з саранчы і з іншых жывёл). Ад чаго съвеціца мора. Праяваміраж. „Цудоўнае” зъяўненне. Паўночнае зъяўненне.

*Лункевіч В.— Маланка, гром і электрычна сць.
З 23 малюнкамі ў тэксьце. Пераклаў Г. Казячы.—Менск,
БДВ (Сялянская бібліотэка, № 53). 1926. Стар. 54. Цана 10 к.

У кніжцы высьвятляеца, ад чаго бывае маланка і гром, якую
шкоду робяць маланкі, як усьцерагчыся ад яе чалавеку і як пабуда-
ваць громаадвод.

*Лункевіч В.—Неба і зоры. Пераклад з расійскае мовы.
З малюнкамі.—Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка, № 28).
1925. Стар. 32. Цана 10 кап.

У популярнай форме расказана аб плянэтах нашай сонечнай си-
стэмы, аб комэтах, аб зацьменінях.

Лункевіч В.—Памяшканыні і будовы жывёл.
Пераклад з расійскае мовы. З малюнкамі.—Менск, БДВ.
1928. Стар. 72. Цана 40 кап.

Прыродазнаўчыя нарысы.

З месц: Як будуюць свае памяшканыні малпы; драпежнікі і бай-
бакі; грабар і будаўнічы (крот і бабёр); птушыныя гнёзды; ткачи,
швачкі і гаршечнікі; пабудовы ічол, мурашак і тэрмітав; кожны бу-
дуеща па свойму; „будаўнічы істынкі“.

Лункевіч В.—Падводны съвет. З 56 малюнкамі ў
тэксьце. З 7-га расійскага выданьня пераклаў А. Лубнеў-
скі.—Менск, БДВ. 1928. Стар. 68. Цана 20 кап.

З месц: Падводны съвет. У морскай глыбіні. Жывяя пясчынкі
Падводная кветня. Шляхетны караль. Плавальныя парасоны і званы.
Пэрла і пурпур. Съвет чарапашын. Съвет рыб. Яшчэ ад рыбах. Мор-
скія страшыдлы. Колеры і фарбы ў моры. Ноч у падводным съвеце.
Рэцензія: *Сівы—Чырвоны Сейбіт*, дадатак да „Беларускай
Вёсکі“, 1928 г., № 3.

„Мы часам думаем, што жыццё толькі на зямлі, а ў вадзе вось
жаба, шчупак ды яшчэ іншая рыба. Сапраўды-ж там ня менш самых
рознастайных жывёлін, чым на зямлі, ды да таго вельмі цудоўных.
Гэтая кніжачка і расказвае аб tym, якімі істотамі заселен падводны
съвет. Кніжачка напісана цікава, таму чытач прачытае яе са здаваль-
неннем“.

*Львоў Ул.—Соль і яе здабыванье. Пераклад з расійскай мовы.—Менск, Белтрапсдрук. (Сялянская бібліотэка). 1924. Стар. 12. Цана 15 кап.

*Львоў Ул.—Там, дзе пануе нафта. Аб Бакінскіх нафтавых промыслах. Пераклад з расійскай мовы. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1926. Цана 20 кап.

Рэцэнзія: *Пруднікаў П.*—„Савецкая Беларусь”. 1925 г., № 205.

Аўтар апавядае аб тым, як ён аглядаў нафтавыя промыслы ў Баку і назіраў процэс здабывання нафты. Яму нават удалося ўбачыць, як выбухнуў вялікі нафтавы фонтан. Ён наведваеца ў „Чорны горад” і ў храм агняхвальнікаў, дзе гараць „вечны агні”.

„Тут чытач знайдзе яскравыя малюнкі гораду нафты, азнаёміца з некаторымі харектарнымі рысамі жыхароў гэтага гораду, атрымае поўнае ўяўленыне аб апрацоўцы нафты, аб поступе ў працы. Апрача гэтага, чытач азнаёміца з некаторымі фактамі гісторыі гораду Баку і з некаторымі старасьвецкімі помнікамі.

Набыцце яе ў школьнай бібліотэцы, у бібліотэцы хат-читалені, рабочых клубаў трэба лічыць пажаданым”.

*Львоў Ул.—Каменны вугаль, як яго здабываюць і як ён утварыўся. Пераклад П. Мядзёлкі. З малюнкамі.—Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка, № 59). 1926. Стар. 60. Цана 10 кап.

Зъмест: Як наладжаюць капальні і як здабываюць вугаль. „Пад зямлём”. Небас্থапекі і няшчасці, якія награжжаюць вуглякопам. Розныя гатункі каменнага вугалю. Каменны вугаль у Расіі. Дзеля чаго ўжываеца каменны вугаль. Як утварыўся каменны вугаль.

МАЛАДЫМ ПРЫХІЛЬНІКАМ ЛЕСУ. «Дзень лесу»—свята працоўных. (Зборнік артыкулаў лесаводаў і лясных працаўнікоў). З малюнкамі.—Менск, НКЗБ. 1928. Стар. 40. Цана 25 кап.

Зборнік артыкулаў аб значэныні лесу, аб дрэвапасадках, даглядзе і г. д. Мае на мэце прыцягніць увагу комсамольскай моладзі да аховы лесу, да правядзення „дню лесу”. Даступна старэйшим.

Зъмест: В. Ткачоў: Што павінен ведаць селянін аб лесе і „Дзень лесу” і яго грамадзкае значэныне. А. Новікаў: „Дзень лесу” і комсамол. Ч. Бялюнас: Лес у жыцці селяніна і „Дзень лесу”

М. Шалупенка: Лес у гісторы чалавека. А. Шантаровіч: Лясы Беларусі. Ч. Бялюнас: Лясы мясцовага значэння. М. Шастакоў: Чаму трэба весьці ў лясох правільную лясную гаспадарку. Шчыгельскі: Як жыве лес. Ласіцкі: Дрэвапасадкі—крыніцы здароўя. П. Эльман: Што кажуць самі аб сабе нашы лясныя пароды. А. Новікаў: Як пасьвіці скажину ў лесе. К. Іваноў: Лясныя пажары і барацьба з імі і аб узнаўленні лесу. П. Лазарэвіч: Як даглядаць лес. Ласіцкі: Лес—хаства прыроды.

*Паплаўскі К.—Расказ аб паветры, або аб тым, як селянін Мітрафан разгадаў папоўскі дурман.—Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка). 1927. Стар. 46. Цана 15 кап.

Селянін Мітрафан ужо ня верыць у бога, але яму не хапае патрэбных ведаў аб паветры, каб выкрыць хітрыкі папа, які ў час сухменю адслужыў набажэнства якраз перад дажджом. Мітрафану дапамагае настаўнік: ён прарабляе некалькі вопытаў і на іх тлумачыць працік паветра. Напісана кніга ў форме жывага апавядання.

*Раманоўскі А.—Пісьмо і кніга. Кніжка першая. Як людзі навучыліся пісаць. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1926. Стар. 64. Цана 15 кап.

У гэтай кніцы даеща агляд таго доўгага шляху, які прайшло нашае пісьмо—ад розных знакаў, якімі першыбыtnы чалавек стараўся дапамагчы сваёй памяці (квіпу, паясы-вампумы, бірка, малюнкі), да стэнографіі. Разгледжана старажытнае пісьмо ў даунейшых культурных народаў: эгіпцян, шумэраў і бабілёніян, асірыйцаў, персаў, кітайцаў. Падаецца гісторыя розных альфабетаў.

Кніга напісана популярна.

Раманоўскі А.—Пісьмо і кніга. Кніжка другая. Як людзі навучыліся друкаваць кнігі. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1927. Стар. 104. Цана 5 кап.

Зъмест: I. На чым людзі пісалі і чым яны пісалі. II. Кнігі даўней не друкаваліся, але перапісваліся. III. Рукапісная кнігі ў нас на Беларусі. IV. Як людзі навучыліся друкаваць кнігі. V. Паширэнне друкарскай справы па Эўропе. VI. Палепшанье друкарскіх машын ды прылад. VII. Як кнігі друкуюцца. VIII. Друк на Беларусі. IX. Чаму навучыла нас гэтая кніжка.



Розэнблюм Л. і Богін І.—Манаўраўцы (Майстры на ўсе руки).—Менск, «Чырвоная Зымена», 1929. Стар. 74 Цана 55 к.

Рэцэнзія: *М. Бадай*—«Беларускі Піонэр», 1929 г., № 7.

Камісія па выданню дзіцячай літаратуры пры Соцвыху Наркамасьветы БССР ухвалена, як кніжка ў дапамогу тэхнічным гурткам пры атрадах і школах.

«Кніжка знаёміць нас з дасягненнямі піонэраў-манаўраўцаў («майстроў на ўсе руки»), якія першыя заснавалі ў сваім атрадзе „гурток тэхнічных навыкаў“. Дзякуючы разумнай працаванове аднаго з таварышоў, піонэры кінулі абрыдную гульню ў шашкі і ўзяліся за самадзейную вынаходна-дасыльедчую працу.

Праз кароткі час, які кажучы ўжо пра такія дробныя вынаходкі, як мікроскоп з шпулькі, гіпсовыя адліўкі і г. д.—яны навучыліся рабіць модэлі вадзяных, паравых і электрычных рухавікоў, модэлі аэростатаў і плянэраў. Адначасова праводзіліся экспкурсіі і выстаўкі. Агулам кажучы, кніга надзвычайна цікавая і зьяўляецца найлепшым падручнікам як для тэхнічных гурткоў піонэрскіх атрадаў і школ, так і для самадзейных вынаходцаў-дасыльедчыкаў».

Рубакін Н.—Што такое падземны агонь. Пераклад з расійскай мовы. З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1928. Стар. 120. Цана 40 кап.

Рэцэнзія: *П. Т.*—«Савецкая Беларусь», 1928 г., № 92.

«Кніжка Рубакіна прысьвечана пытанню формавання зямной кары паступовага астуджання гарачай кіпучай лавы і ператварэння, яе ў цвёрду земляную масу».

«Напісаная разумелаю для шырокага чытача моваю, яна дае магчымасць кожнаму больш-менш граматнаму чытчу даведацца аб цікавых і шмат для каго зусім невядомых рэчах з гісторыі нашай плянэты. І па цане кніжка даступна амаль на кожнаму (120 стар. 40 к.). У кнігцы шмат малюнкаў».

***Рубакін Н.—На плыўучых крыгах.** З малюнкамі.—Менск, БДВ. 1927. Стар. 112. Цана 40.

Кніга знаёміць нас у форме апавядання з нязвычайнімі прыгодамі экспедыцыі на паўночнае канцавосць, якая адбылася ў 1871 г. Падарожнікі страцілі свой карабель „Полярыс“ і прымушаны былі вандраваць па акіяне на крыгах, на працягу болей як шасці месяцаў. Экспедыцыя мела ў сваім складзе дзіве сям'ё эскімосаў, якія надзвычайна добра ўмелі дапасоўвацца да навакольных умоў. У канцы кнігі зъмешчаны нарыс Н. Пінегіна аб другіх экспедыцыях на паўночнае канцавосць.

Румін З. В.—Забаўная хэмія. Пераклад выбраных артыкулаў пад рэдакцыяй М. Грамыкі.—Менск, БДВ. (Бібліотэка школьніка). 1928. Стар. 98. Цана 20 кап.

Рэцензія: П. Т.—„Савецкая Беларусь“, 1928 г., № 183.

„У „Забаўной хэміі“ сабраны кароткія апавяданні аб розных хэмічных процесах, якія можна прарабляць у сябе дома без патрэбы мець спэцыяльную лябораторыю...

Падобныя вопыты зьяўляюцца бязумоўна цікавымі для кожнага школьніка і нават дарослым людзям, якім у жыцці ія прышлося азнаёміцца з асновамі хэміі і якія, дзякуючы незнаёмству з хэміяй, вераць у „белую і чорную магію“ розных „профэсаў“, што зъдзіўляюць абываталі ў глухіх провінціяльных гарадоў рознымі фокусамі, з якіх многія грунтуюцца на хэміі.

Кніжку трэба рэкомэндаваць нашым сямігодкам ды іншым пачатковым і спэцыяльным школам, а таксама бібліотэкам і хатам-чытальнямі.

Сілін Б.—Такарнае рамяство па дзяраве.—Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка, № 18). 1925. Стар. 60. Цана 25 кап.

Кніга можа быць карысна настаўніку (хоць яна мае на ўвазе галоўным чынам селяніна), які зацікавіца такарным рамяством і мае, магчымасць наладзіць у сябе ў школе тэхнічны гуртк.

Сілін Б. і Захараў Н.—Як кашалі плесяці.—Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка, № 36). 1925. Стар. 132. Цана 25 к.

Кніжка мае на ўвазе галоўным чынам сялян, якія хочуць заняцца саматужнымі промысламі, але яна можа быць карысна і для настаўніка, які хоча організуваць пры школе гуртк ручнога працы, і для моладзі. Апроч вестак аб tym, як плесяці кошыкі і іншыя вырабы, кніга дае апісаныяе рознага матэрыялу, які ўжываецца для працы, навучае, як самому садзіць і даглядаць лазу, пералічвае тыя інструменты, якія неабходна мець.

Суднік В.—Як людзі заваявалі паветра. З ма-
люнкамі.—Менск, БДВ. 1928. Стар. 56. Цана 20 кап.

Рэцензія: П. Т.—„Савецкая Беларусь“, 1928 г., № 123.

„Гэта невялічкая популярная кніжка, якая дае парыс паступовага заваявання чалавекам паветра, пачынаючы ад дзіцячай байкі аб Дэ-
дале і Ікару і канчаючы сучасным станам лётнай справы.

Кніжка прызначана для шырокай публікі і для школьнікаў. І дзесям і дарослым яна адноўкава цікава.

Яшчэ раз скажам, што кніжачка цікавая і Белдзяржвыдавецтва добра робіць, што такія кніжкі выдае. Кніжка аздоблена патрэбнымі ілюстрацыямі*.

Суднік В.—Цуды тэхнікі. З малюнкамі.—Менск, БДВ. (Сэрыя «Навука і тэхніка»). 1928. Стар. 76. Цана 1 р. 25 к.

Рэцензія: В.—«Савецкая Беларусь», 1929 г., № 79.

„Выход орыгінальной беларуской популярна-тэхнічнай, якою зьяўляецца кніжка В. Судніка, трэба вітаць.

Кніжка мае такія раздзелы: сталёвый коні (паравозы і інш.), параходы-волаты, масты, Панамскі канал, небаскробы, вежа Эйфеля, станцыі „белага вугалю“ і дадаткі: слоўнічак тэхнічных ды чужаземных слоў і мэтрычная систэма мерак.

Ва ўсіх раздзелах аўтар правільна падышуў да высьвялення сутнасці капіталістычнай і савецкай рацыяналізацыі.

Кніжка напісана доброю простаю моваю, багата ілюстравана...

Кніжку можна раіць у якасці школьнага дапаможніка і наогул для начатковай тэхнічнай самаадукцыі*.

Сярпінскі С.—Што такое кіно. З расійскае мовы пераклаў В. Суднік. З малюнкамі.—Менск, БДВ. (Сэрыя «Культура і тэхніка»). 1929. Стар. 52. Цана 20 кап.

Кніжка знаёміць з побудовою фотографічнага апарату і „чароўнага“ ліхтара, а таксама праста і зразумела гаворыць аб tym, як робіцца здымкі для кіно. Дзесяці любяць кіно і цікавіцца ім.

Кніжка дапаможа разабрацца ва ўсіх тых „цудах“, якія яны бачаць на экране.

Фурс Н.—Кароста, пархі, вашывасьць і іх лячэнне.—Менск, БДВ. (Сядянская бібліотэка). 1926. Стар. 26. Цана 1 кап.

Кніжачка патрэбна кожнаму вучню, асабліва варта парайць пачынаць яе санітарнай камісіі, якая сочыць за чыстатою і ахайнасцю сваіх таварышоў. Аўтар нават і мае на ўвазе моладзь, як самую актыўную частку грамады на вёсцы, і заклікае яе змагацца са старымі забабонамі і з брудам.

Напісана надзвычайна популярна.

Фурс Н., д-р.—Сухоты і барацьба з імі.—
Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка, № 90). 1925. Стар. 30.
Цана 5 кап.

Вучням сярэдніх клясаў і старэйшых можна парайць гэтую популярно напісаную кніжачку аб страшным ворагу—сухотах. Яны празе даведающа, як усьцерагчыся ад хваробы і як з ёю змагаща.

***Фурс Н.**—Сухоты і барацьба з імі. Выданыне 2-е.—
Менск, БДВ. (Сялянская бібліотэка, № 90). 1928. Стар. 32.
Цана 5 кап.

АНТЫРЭЛІГІЙНАЯ ЛІТАРАТУРА.

Маёр Я.—Пекла. Самая праўдзівая байка аб пекле.
Вокладка і малюнкі Б. Малкіна. (Друкуецца).

Надзвычайна дасыціна і лёгічна апісана сучаснае „пекла“: машынізацыя, клясавы падзел, эксплатацыя і рэвалюцыя. Усё гэтае глупства лёгічна пабудавана на пэўных „падставах“. Кніжку ахвотна прачытае і адукаваны чалавек, і селянін, і вучань.

***Сыціанаў І.**—Чыя вера правідловая і які бог
праўдзівы. Пераклад з расійскай мовы.—Менск, 1923.
Стар. 16. Цана 5 кап.

Апавядоцца аб рэлігіі грэкаў, першых хрысьціян, праваслаўных Маскоўскіх і іншых княстваў, як кожная вера выхваляла толькі сябе, і робіцца вывод: „Німа веры правідловай і неправідловай. Німа праўдзівых і непраўдзівых багоў. Усе веры неправідловыя, усе богі выдуманы чалавекам“.

***Сыціанаў І.**—Аб тайнстве святога прычаствы. Пераклад з расійскай мовы.—Менск, БДВ.
(Сялянская бібліотэка). 1923. Стар. 26. Цана 10 кап.

Тайнства прычаствы ставіцца ў сувязь з прынясеньнем ахвяр богу ў розных рэлігіях. Напісана кніга популярна.

***ХРЫСТОС і ВЯЛІКДЗЕНЬ.**—Менск, БДВ. (Бібліотэка бязбожніка). 1929. Стар. 22. Цана 10 кап.

Рэцензія: П. Т.—„Савецкая Беларусь“, № 30, 1929.

Популярная антырэлігійная брошура даводзіць, што хрыстос не існуваў; угрунтувае гэтую думку спасылкамі на тое, што ў сучасні-

каў хрыста ня было аб ім ніякіх вестак. Тыя-ж, хто ўкладаў лісты Паўла—гэта самая старая частка „новага закону”—пра Ісуса, як чалавека нічога ня ведалі.

КОМСАМОЛЬСКАЯ ЛІТАРАТУРА.

***Балакін Е. і Шасьцін Н.**—Комсамол і савецкае будаўніцтва ў вёсцы. Апрацаўваў, прыстасаваўшы да ўмоў Савецкай Беларусі, і пераклаў з расійскай мовы Іл. Барашка.—Менск, БДВ. (Бібліотэка «Чырвоная Зымена»). 1926. Стар. 92. Цана 25 кап.

„Уцягнуць у працу саветаў асноўную масу вёскі—беднякоў і сераднякоў—узмациць з гэтай асноўнай масай сялянства сувязь партыі, падняць аўторытэт савецкай улады”,—вось якія задачы мае комсамол на вёсцы. Ячайка КСМ заўсёды павінна прыматы удзел у грамадзкай працы на вёсцы, „памятаючи, што селянін разважае аб працы не па словах, а па справе”.

Кніга была выдана ў 1926 г., але яна і цяпер ня страдала свайго значэння. У канцы кнігі ёсьць, як дадатак, палажэнне аб сельскіх саветах, якое знаёміць комсамольца з побудовай савецкіх органаў на вёсцы.

Бронін Я.—Політграмата комсамольца. Падручнік для комсамольскіх політшкол 1-й ступені і гурткоў самаадукцыі. Пераклад з другога расійскага выданьня, апрацаванага адпаведна з программой політшколы на 1927-28 навучальны год. Рэкомэндаваны агітпропам Усे�ЛКСМ.—Менск, «Чырвоная Зымена».

1927 г. ч. I—114 стар. Цана 50 кап.

1928 г. ч. II—146 стар. Цана 50 кап.

Гэта першы волыт масавага комсамольскага падручніка. Трэба мець на ўвазе, што кніга гэта была выдана яшчэ да XV з'езду Усे�КП(б). Але „памер праGRAMмы падручніка, бязумоўна, дзе магчымасьць (у сэнсе часу) уносіць у працу політшколы новыя пытанні” (прадмова ЦК УсেЛКСМ).

Вірганскі В.—Падручнік політграматы для комсамольскіх політчытак у вёсцы. Рэко-

Мэндавана АГПА ЦК УсэЛКСМ.—Менск, «Чырвоная Зымена». 1927. Стар. 240. Цана 80 кап.

Гэты падручнік прызначаны для гурткоў і таксама самаадукацыі. Пераклад прыстасаваны да ўмоў Беларусі. Пры кожнай гутарцы ёсьць контрольныя пытанні, практычныя заданні і сыпіс літаратуры.

Вірганскі В.—Політграмата для вісковага комісамольца. Пераклад з расійскае мовы, пад рэдакцыяй Ян. Асьмова і Р. Шукевіча-Трацьцякова.—Менск, «Чырвоная Зымена». 1926. Стар. 198.

Гэтая праца Вірганскага прыстасавана да ўмоў Беларусі. Кожная гутарка мае ў канцы контрольныя пытанні, задачы для апрацоўкі і сыпіс літаратуры.

З надворнага боку кніга выдана добра.

Давідовіч З.—Міжнародны юнацкі рух і задачы КІМ'у да XII Міжнароднага юнацкага дня.—Менск, выдавецтва ЦК ЛКСМБ «Чырвоная Зымена». (Бібліотэка «Чырвоная Зымена»). 1926. Стар. 24.

Зъмест: Шляхі юнацкага руху да ўтварэння КІМ'у. КІМ за сем гадоў. Сілы Комінтэрну моладзі. Сілы нашых ворагаў. Становішча рабочай моладзі на Захадзе і задачы КІМ'у. XII Міжнародны юнацкі дзень. Нашы інтэрнацыянальныя абавязкі.

ДА ІХ ЗЬЕЗДУ ЛКСМБ. I. Вопыт грамадзкай і гаспадарчай працы вісковых ячэек. II. Комсамол Беларусі ў лічбах.—Менск, «Чырвоная Зымена». 1928. Стар. 70. Цана 25 кап.

„Бюро ЦК ЛКСМБ вынесла пастанову выдаць замест матэрыялу-справаздачы (да зъезду ЛКСМБ) зборнік лепшых фактаў вопыту грамадзка-гаспадарчай працы вісковых ячэек і вопыту па організацыі вольнага часу і ўдзелу сельска-гаспадарчай і грамадзка-карыснай працы піонератрадаў, а таксама лічбовых сводак, якія харектарызуюць становішча ЛКСМБ на ўсіх вучастках яго працы“. (З прадмовы).

ЗАДАЧЫ КОМУНІСТЫЧНАГА ВЫХАВАНЬЯ МОЛАДЗІ. Дафлады т. Бухарына, Чапліна і прамова т. Сталіна.—Менск, «Чырвоная Зымена». 1928. Стар. 92. Цана 35 кап.

Зъмест: Дафлад т. М. І. Бухарына: Агульная харектарыстыка моманту і абастрэнніе барацьбы за моладзь. Дзе класавыя ворагі

і „унутраныя шкоднікі“. Способамі барацьбы з ворагамі і галоўныя задачы комсамолу. Прамова т. Сталіна. Даклад т. Чапліна: Барацьба за бальшавіцкую зъмену. Упягнуць мільёны ў будаўніцтва. За кадры соцыялістычнай моладзі. Змаганыне за школу. За выразную лінію ў вёсцы. Атакі клясавых ворагаў.

КОМСАМОЛЕЦ ЗА ПЛУГАМ.—Менск, БДВ. (Бібліотэка «Чырвоная Зъмена»). 1925. Стар. 192. Цана 70 кап.

Укладальнік кніжкі паставіў сабе мэтай даць усе тыя зъвесткі па сельской гаспадарцы, якія патрэбны кожнаму комсамольцу-селяніну. Кнішка падзелена на раздзелы-гутаркі; у канцы кожнай гутаркі маеща съпіс літаратуры.

КОМСАМОЛЬЦАМ АБ ВЫНІКАХ ЛІПНЕЎСКАГА ПЛЕ-
НУМУ ЦК і ЦКК Усे�КП(б).—Менск, выдавецтва ЦК ЛКСМБ
«Чырвоная Зъмена» (Бібліотэка «Чырвоная Зъмена»). 1926.
Стар. 36.

„Выдаочы гэтую кніжку, ЦК ЛКСМБ мае на ўвазе даць магчы-
масць нашым ячэйкам і кожнаму комсамольцу разабрацца ў пытаньнях
політычнага і гаспадарчага жыцця краіны на грунце пастаноў апошніх
plenumaў ЦК і ЦКК Усे�КП(б), уяўіць правільную бальшавіцкую лі-
нію нашай партыі, асудзіць выступленыне новай опозыцыі“. (З прад-
мовы—ад ЦК ЛКСМБ).

Лебедзеў Г. А.—Комсамольцам і аб Мопр’і.—
Менск, Акруглком Мопр’у БССР. 1929. Стар. 20. Цана 5 кап.

Ленін У. І.—І. Задачы саюзаў моладзі. II. Прывітаныні.—Менск, БДВ. (Бібліотэка ленінца, № 27). 1927.
Стар. 40. Цана 5 кап.

Зъмест: Прамова ў. І. Леніна на III Усерасійскім зъездзе КСМ
і прывітаныні пятаму зъезду РКСМ, трэцяму сусветнаму конгрэсу
КІМ’у і прывітаныне на зъездзе комуністых-вучняў.

*Ленін.—Якім павінен быць комсамолец (пра-
мова Леніна на III Зъездзе комсамолу).—Менск, БДВ.
(Бібліотэка «Чырвоная Зъмена», № 18). 1925. Стар. 40.
Цана 8 кап.

Гэта—прамова ў. І. Леніна, якую ён гаварыў на III Зъездзе
Комуністычнага саюзу моладзі 4 кастрычніка 1920 году. Прамова

Ў. І. Леніна—гэта вялікая спадчына Леніна нашаму комсамолу. Гэта кніжачка мусіць стаць пущаводнай зоркаю кожнаму комсамольцу ў яго працы, у яго жыцьці". (З прадмовы).

Лясоцкі І.—Барацьба польскага комсамолу.—Менск, «Чырвоная Зьмена». 1927. Стар. 64. Цана 25 кап.

У гэтай кнізе мы знаходзім гісторыю КСМ Польшчы. Яна яскрава абрысоўвае розыніцу паміж жыцьцём і працай Усे�ЛКСМ і КСМ Польшчы, знаміць з організацыяй польскага КСМ і яго працай у розных галінах, і яго крывавай барацьбой з капіталістычна-пансім урадам Польшчы. Усё гэта абавязкова павінна ведаць моладзь Савецкай Беларусі.

Олікер Б. і Розэнблюм Л.—Нарысы па гісторыі комсамолу Беларусі. З прадмовай загадчыка АПА ЦК УКП(б) В. Кнорына.—Менск, БДВ. (Цэнтральная камісія па правядзеніні 10-ае гадавіны Каstryчнікаве рэвалюцыі. Ленінскі Комуністычны саюз моладзі Беларусі). 1927. Стар. 296. 1 карта. Цана 1 руб. 25 кап.

Рэцензіі: Ігнатоўскі Ў.—„Савецкая Беларусь“, 1927 г., № 121 і Віленстовіч П.—„Звезда“, 1927 г. № 232.

„Аўтары старанна і поўна распрацавалі пастаўленую перад імі тэму. Гісторыя комсамолу ўвязана з папярэднім рэволюцыйнай барацьбою на Беларусі моладзі проці царызму... Кніжка, ня гледзячы на рознастайніць матэрыялаў, вышла з-пад пяра аўтараў цэльнаю і чытаема з неаслабным інтарэсам... Кніжка прасякнута тым рэволюцыйным романтызмам, які, ня скрыўляючы гістарычнай прауды, не падмалёўваючы настрой чытача, прабуджае ў ім жаданье змагацца за лепшую будучыню, дае новыя сілы для гэтага змагання“. („Савецкая Беларусь“).

ПАЛАЖЭНЬНЕ абрабоце ЎсёЛКСМ у Чырвонай арміі. Перакладзена Вайсковай камісіяй пры Беларускай Акадэміі Навук.—Менск, Політычная Ўправа Беларускай вайсковай іакругі. 1929. Стар. 24.

ПАМЯТКА комсамольцу абрывы бараж Саветаў. Дадатак да газэты «Чырвоная Зьмена».—Менск, выдавецтва ЦК ЛКСМБ. 1928. Стар. 16.

ПАМЯТКА комсамольцу да перавыбар аў спа-
жы веџкай кооперацыі.—Менск, «Чырвоная Зы-
мена». 1929. Стар. 16.

ПАДРУЧНІК для комсамольскіх політчытак
у ўсёсцы. Пад рэдакцыяй Б. Альхова. Пераклад з расій-
ской мовы.—Менск, «Чырвоная Зымена». 1928. Стар. 306.
Цана 80 кап.

Уся кніга падзелена на 14 гутарак. У канцы кожнай гутаркі кон-
трольныя пытанні.

ПАДРУЧНІК для комсамольскіх вясковых по-
літчытак. Ухвалена АППА ЦК Усे�ЛКСМ і ЛКСМБ.—
Менск, БДВ. 1929. (Падручнікі для комсамольскай політ-
вучобы на 1929/30 навучальны год). Стар. 300. Цана 85 кап.

«ПАРЫСКАЯ КОМУНА». Лінейны карабель Бальтыцкага
флёту, падшэфны комсамолу Беларусі. Зборнік матэрыялаў.
Пад рэдакцыяй А. Курціка. Малюнкі Г. Змудзінскага.—
Менск, «Чырвоная Зымена». 1927. Стар. 51.

Рэцэнзія: «Чырвоны Сейбіт», 1927, № 6—7.

Зборнік дае магчымасць стала азнаёміца з падшэфнымі нам ка-
раблём, дапаможа моладзі (як гэта і адзначае ў сваёй прадмове да
брошуры сакратар ЦК ЛКСМБ т. Бараньнікаў) азнаёміца з жыць-
цем падшэфнага судна і, бязумоўна, дасыць значны штуршок да
ўзмначення шэфскай працы, бо рознастайныя артыкулы ахапляюць
усе бакі жыцця карабля; добрыя малюнкі дазваляюць лёгка зразу-
мець і самы карабель, увайсьці ў курс гэтай, адухатворанай комса-
молам, рухомай пльвучай крэпасці, заўсёды падрыхтаванай да аба-
роны Савецкага Саюзу».

ПАСТАНОВЫ другой Калінінскай акруговай
конфэрэнцыі ЛКСМБ (2—5 студзеня 1926 г.). Кліма-
вічы, выдавецтва Калінінскага АК ЛКСМБ. 1926. Стар. 56.

ПАХОД ЛКСМБ за ўраджай і колектывізацыю
сельскай гаспадаркі. Зборнік матэрыялаў, скла-

дзены пры ўдзеле спэцыялістых: С. Туркіна, А. Рыбакова, П. Зайца, І. Странкова, Г. Чуйко, З. Сяргеевай і З. Пашкевича.—Менск, БДВ. (ЦК ЛКСМБ). 1929. Стар. 80. Цана 30 к.

Зъмест: Ліст ЦК Усे�ЛКСМБ. Ліст ЦК КП(б)Б. Пастанова пленуму ЦК ЛКСМБ. Агрограмадзі мінімум для комсамольскай вясковай ячейкі і ячейкі саўгасу і колгасу. Аб правядзеніні „Свята першай баразны”. Узорны плян удзелу вясковага піонэрскага атраду ў падзе за ўраджай. Асобныя артыкулы спэцыялістых.

З гэтай кнігай, якая дае дырэктывы цэнтральных органаў аб працы на вёсцы і таксама асноўныя звесткі аб сельскай гаспадарцы,—павінен азнаёміца кожны комсамолец, асабліва комсамольцы вёскі.

ПАЛАЖЭНЬНЕ аб першым усесаюзным завочнымі стралковымі конкурсамі комсамолу на лепшую каманду стралкоў-комсамольцаў і лепшага стралка-члена Усे�ЛКСМ.—Менск, «Чырвоная Зьмена». 1929. Стар. 16. Цана 5 кап.

ПРАЦА і АДУКАЦЫЯ рабочай моладзі. (Пастановы Усебеларускай нарады працаўнікоў сярод рабочай моладзі 23—26 сакавіка 1929).—Менск, выдавецтва ЦСПСБ (ЦСПСБ і ЦК ЛКСМБ). 1929. Стар. 35.

ПРОГРАМА Комуністычнага Інтэрнацыяналу моладзі. Принята V Конгрэсам КіМ'у і зацверджана прэзыдыумам Выканаўчага Камітэту Комуністычнага Інтэрнацыяналу 13 сакавіка 1929 г.—Менск, БДВ. 1929. Стар. 98. Цана 20 кап.

Руднеў П.—Комсамол, татуй трэцюю зъмену. Да школынае выхаваньне і УсёЛКСМ. 2-е выданьне. Пераклаў П. І. Палівода.—Менск, выдавецтва Галоўсоцвых. Да школы аддзел. 1927. Стар. 24.

У гэтай кнізе мы знаходзім зварот да комсамолу ад імя адказных працаўнікоў Галоўсоцвых, да школынае выхаваньня, аддзелу работніц і школьнага аддзелу ЦК УсёЛКСМ абы тым, каб комсамол прыняў удзел у клопатах па выхаваньні дзяцей да школынага ўзросту. Яна аз-

значае той шлях, якім павінны ісці комсамольцы і піонёры ў гэтай справе. У канцы кнігі маецца, як дадатак, пастанова колегіі Наркамасветы РСФСР ад 1924 г. аб адчыненіі дашкольных устаноў за кошт грамадзкіх організацый.

РЭЗОЛЮЦЫЙ III пленуму ЦК ЛКСМБ. (Люты, 1929 г.).—Менск, «Чырвоная Зымена». 1929. Стар. 64. Цана 10 кап.

РЭЗОЛЮЦЫЙ I ПАСТАНОВЫ VIII Усесаюзнага з'езду ў селі ЛКСМ і IX з'езду ЛКСМБ.—Менск, «Чырвоная Зымена». 1928. Стар. 150.

РЭЗОЛЮЦЫЙ III Магілеўскай акруговай (XI чарговай) конфэрэнцыі ЛКСМ. (7—10 лютага 1927 г.).—Магілеў, выдавецтва Магілеўскага акругкому ЛКСМБ. 1927. Стар. 40.

РЭЗОЛЮЦЫЙ III Аршанскай акруговай конфэрэнцыі ЛКСМБ (5—8 лютага 1927 году).—Ворша, выдавецтва пазэты «Комуністычны Шлях». 1927. Стар. 40.

РЭЗОЛЮЦЫЯ сакавіковага пленуму ЦК КП(б)Б аб працы ЦК ЛКСМБ і стане ЛКСМБ. Дадатак: Рэзоляцыя пленуму ЦК ЛКСМБ аб працы бюро ЦК.—Менск, «Чырвоная Зымена». 1927. Стар. 24.

СПРАВАЗДАЧА Цэнтральнага камітэту ЛКСМБ да VIII Усебеларускага з'езду. (Чэрвень 1924 г.—Люты 1926).—Менск, 1926. Стар. 68.

Самахвалаў А.—Мюд. Нарыс гісторыі міжнароднага юнацтва днія.—Менск, выдавецтва ЦК ЛКСМБ (Бібліотэка «Чырвоная Зымена»). 1925. Стар. 24. Цана 5 кап.

„Гэта больш компіляцыя з маючыхся датычных тэмы расійскіх выданняў. Выданыне мае практичную мяту даць на беларускай мове матэрыял да чарговага XI МЮД'у і разам з гэтым трохі азнаёміць у сціслай форме з міжнародным юнацкім рухам”. (З прадмовы).

Сталін І.—Аб комсамоле. Пераклад з расейскай мовы.—
Менск, «Чырвоная Зымена». (Бібліотэка «Чырвоная Зымена»).
1926. Стар. 36.

Зъмест: Аб задачах комсамолу. Аб комсамольсім актыве ў
вёсцы. Аб супяречнасцях у комсамоле. Аб некаторых памылках
т. Троцкага. Універсітету імя Я. М. Свярдлова.

**СТАТУТ Усебеларускага Ленінскага Коуні-
стычнага Саюзу Моладзі. Зацьверджаны VII Усе-
саюзным зъездам Усे�ЛКСМ.—Менск, «Чырвоная Зымена».
(Бібліотэка «Чырвоная Зымена»). 1926. Стар. 30.**

Чаплін М.—Год працы ў новай палаце. Даклад
Цэнтральнага камітэту ЎсёЛКСМ на V Усесаюзной конфэ-
рэнцы ю УсёЛКСМ 25—26 сакавіка 1927 году.—Менск, выда-
вештва ЦК ЛКСМБ «Чырвоная Зымена». 1927. Стар. 102.
Цана 25 коп.

У сваім дакладзе тав. Чаплін дае справаздачу аб дзейнасці ўсяе
комсамольскай організацыі ў сэнсе правядзення пастаноў XIV Зъезду
партыі і VII Зъезду КСМ. Бягучы перыод у развіцці КСМ ён ха-
рактарызуе, як пераломны, і разам з тым адзначае яго, як паласу
ўздыму. У канцы кнігі рэзюлюецца па дакладу Чапліна.

Шашкін Лазар.—Даклад дэлегацыі ЎсёЛКСМ у Вы-
канкоме КІМ на пасяджэнні V Усесаюз-
ной конфэрэнцыі ю УсёЛКСМ (28 сакавіка 1927 г.).—
Менск, «Чырвоная Зымена». 1927. Стар. 48. Цана 25 коп.

Шыпіла І.—Ленін. Кароткі нарыс аб яго жыцьці і дзей-
насці.—Менск, ЦК дапамогі дзецям, 1924. Стар. 64.

ВЫДАНЬНІ НА РАСІЙСКАЙ МОВЕ

ВПЕРЕД К ШЕСТОМУ. Юбилейный выпуск журнала ячейки ЛКСМБ при 1-й Гостилографии. Март 1921 г.—март 1926 г. Минск, 1-я типография, 1926. Стр. 16.

ВЫПУСКНИК. Орган ячейки ЛКСМБ и профкома ФЗУ полиграфического производства БССР, посвященный 2-му выпуску.—Минск, типография профтехшколы. 1926. Стр. 20.

Зъмест: 1) Перад взлетом—Швейделя. 2) Помните ваши задачи—Ханутина. 3) Приветствие ЦП союза печатников. 4) Выпуск школы ФЗУ и полиграфическая промышленность—С. 5) Выпуск 1926 г.—Роговского. 6) К выпуску—Лавшица. 7) Приветствие от бюро ячейки КПБ 2-й Государственной типографии. 8) Фабзавуч і палажэньне поліграфічнае прамысловасці Беларусі.—І. Левінсона. 9) Несколько слов о выпуске—Лудина. 10) Наши задачи—Л. 11) Комсомолия и школа. 12) Воспоминания—быт. 13) Литература и юмор.

КОМСОМОЛ БЕЛООРУССИИ в цифрах.—Минск, ЛКСМБ. (ЦК ЛКСМБ. Учетно-статистический под'отдел). 1926. Стр. 78.

Сборник охватывает следующие основные моменты жизни и работы Белорусского комсомола: 1) Состояние организации к VII и VIII Белорусским съездам. 2) Состояние комсомольского актива. 3) Состояние партийного ядра организации. Экономическое положение рабочей молодежи Белоруссии. 5) Состояние пионер-организации и пионер-актива. 6) Комсомол в учебных заведениях и т. д.^а. (З предмовы).

КОМСОМОЛ БЕЛООРУССИИ. 5 лет на аванпостах. Сборник.—Минск, 2-я Гостилография Белтрестпечати. 1924. Стр. 136.

Гэты зборнік да гісторыі комсамолу на Беларусі мае наступныя адзелы: Наши предшественники. Первые дни комсомола. На фронтах. В подпольи. Комсомольцы в партизанах.

КОМСОМОЛЕЦ ЛИТВЫ. Сборник, посвященный содружеству комсомола Белоруссии с комсомолом Литвы.—Минск, издательство ЛКСМБ. (Библиотека «Чырвоная Зьмена»). 1924. Стр. 56.

Гэта кніга мае аддзелы: Наша перекличка (2 лісты ЧБ КСМЛітвы і 1 ліст ад VII Усебеларускага з'езду КСМБ). Ліца как она есть. Силы революции. В дни протеста. В тюрьмах. Документы борьбы. Песни содружества.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ комсомольской организации и 7-й кавалерийской, имени английского пролетариата дивизии. (Ко второй годовщине) 1923—1925 г.—Минск, Издательство Политотдела 7-й Кав. дивизии. 1925. Стр. 22.

Кніга гэта—каштоўны дакумент для будучага гісторыка,—яна рассказвае аб тым, як вырасла і ўзмацнела ячайка комсамолу, якая перапляля сваё жыццё з жыццём сладкай 7-й кавалерыйскай імя ангельскага пролетарыяту дывізіі.

Криницкий А.—К ленинскому коммунистическому союзу молодежи Белоруссии.—Минск, издательство КП(б)Б. 1924. Стр. 12.

У гэтым звароце да комсамолу сакратар ЦК КП(б)Б т. Крыніцкі паказаў, якія мэты стаялі перад комсамолам у той час (1924 г.): падняцце гаспадаркі БССР, цяснейшая сувязь з вёскай: „на девятьдесятых работа ЛКСМБ должна ити в деревню“, чтоб „крепли и выростали ростки социалистического нового строя жизни“.

Лясоцкий И.—Борьба польского комсомола.—Минск, «Чырвоная Зьмена». 1927. Стр. 64. Цена 25 коп.

МАТЕРИАЛЫ I Витебского окружного съезда ЛКСМБ. 28 октября 1924 г.—Витебск, издательство Витебского окружкома ЛКСМБ. 1924 г. Стр. 100.

МАТЕРИАЛЫ по культурной работе комсомола.—Климовичи. Издательство Политпросв. Калининского окружкома ЛКСМБ. 1924. Стар. 24.

ОТЧЕТ Гомельского губернского комитета РЛКСМ к IX губконференции. (За период с июня—1924 г. по январь—1925 г.)—Гомель, издательство Гомельского губ. ком. РЛКСМ. 1925 г. Стр. 72.

ПРОЕКТ резолюции VII Всебелорусского съезда КСМБ по вопросу о положении и очередных задачах союза. Минск, 2-я Гостипография. 1924 г. Стр. 8.

РЕЗОЛЮЦИИ IV комсомольской конференции 5-й стрелковой дивизии. (28—31 января 1929 г.). Издательство Политического отдела 5-й Стр. дивизии. 1929 г. Стр. 48.

VII ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СЪЕЗД ЛКСМБ. (Сборник материалов и решений).—Минск, издательство ЛКСМБ. 1924 г. Стр. 122.

ТЕЗИСЫ докладов к VIII Всебелорусскому съезду ЛКСМБ.—Минск, 1-я Гостипография. 1926. Стр. 64.

ТЕЗИСЫ к X губсъезду РЛКСМ.—Гомель, издательство Гомельского губкома РЛКСМ. 1926. Стр. 54.

УСТАВ Коммунистического Союза Молодежи Белоруссии. (Принят III Всероссийским Съездом РКСМ 2—10 октября 1920 г.).—Минск, Государственное издательство Белоруссии. 1921 г. Стр. 16.

ЧТО СКАЗАЛ IX Гомельский губернский съезд РЛКСМ. (10—14 февраля 1925 г.). Гомель, издательство Гомельского губкома РЛКСМ. 1925 г. Стр. 46.

ВЫДАНЬНІ НА ПОЛЬСКАЙ МОВЕ.

LITERATURA DLA MŁODZIEŻY.

Lwowski E. — Wieczór październikowy na wsi. Zbiór materiałów dla wieczoru poświęconego 10-tej Rocznicy Rewolucji Październikowej. Zebrał i ułożył... Mińsk, „Czerwona Zmiana”. 1928 r. 40 str.

Spis rzeczy:

Jak przeprowadzić wieczór październikowy na wsi. Jak udekorować lokal dla wieczoru.

Pieśni: E. Noskiewicz: Czemberleni piwo warzą... Wilk: Przeczytałem dziś gazetę. Myśliński: Wciąż wyżej i wyżej i My złuzować idziem starszych.

Wiersze: J. Szaszkiewicz: W dziesiątą rocznicę; E. Noskiewicz: Dziesiąta bróżda.

Wesołe piosenki: Nowy byt. Pieśń przedpoborowca. Pójdz ze Zośka!..

Sztuki sceniczne: Dzień zapłaty. Sztuka w 2-ch aktach, osnuta na tle dziejów rewolucji Październikowej na wsi (według A. Glebowa). M. Myśliński: Chłopska niedola. Obrazek sceniczny w 1 odsłonie.

Zabawy, łamigłówki, wesołe zadania.

ŚPIEWNIK KOMSOMOLCA. Mińsk, Kom. Związek Młodzieży Biał. (B-ka „Czerwona Zmiana”). 1924 r. 32 str. 20 kop.

Wasilewski H. — Stracenie Engla. Mińsk, BPW. 1925 r. 32 str. 8 k.

Treść: Nasza walka. Prowokator Łuczak. Zabójstwo prowokatora. Sąd polowy. U prezydenta Rzeczypospolitej. Ostatnie godziny. Stracenie Engla. Nad mogiłą męczennika komunistycznego. Demokracja przy pracy. Protesty. Komunistyczny Związek Młodzieży Republik Radzieckich a śmierć Engla.

WIĄZANKA PIEŚNI I PIOSENEK. Mińsk, BWP. 1929 r. 68 str. 35 k.

Zawiera pieśni rewolucji (15), piosenki dla młodzieży, pionierskie (8) i różne pieśni i piosenki wesołe (10).

דעָרַ מאָנִיכְעַסְטַן פֿוֹן דָעַם עַרְשַׁתְן אַינְטַעֲרָנוּאָזִיכְאָנְגָּלַן יְוָגָנֶט-קָאנְגּוּרָעַסְטַן
וּוִיטָּבָסְקַן. יְוָגָנֶט-פָּאָרְבָּאָנְדַן פֿוֹן לִיטְעַ אָזְן וּוִיסְרוּסְלָאָנְדַן. 1920. 12. ז.

סָאָמָאָכְוָאָלָאָוּן, א.-צ. יֵ. ט. (אַ קְרִיצָעַ גַּעֲשִׁיכְטַע שֵׁין צְוִיְשָׁנְעַלְקָעָרְלָעַכְן
יְוָגָנֶט טָאָגַן). מִינְסָק. אַרְוִיסְגָּעָזְבָּן דָוְרְכָן צָק. לְק. יֵ. וּ. (בִּיבְּלִיאָטָעַק "טְשִׁירַ
וּוְאָנְגִּיאַ זְמַעְנָא"). 1925. 24. ז. פְּרִיזְן 5 קָאָפְּ.

דָאָס בִּיכְלַ נִיטְ קְרִיצָעַ יְעִידָעַס פֿוֹן דָעַרְ גַּעֲשִׁיכְטַע פֿוֹן דָעַרְ צְחוּשָׁנְעַלְקָעָרְלָעַכְרַ
בָּאוּרְגִּיבָּגַן אָזְן קָפְּן דִּינְגַּן קָאָרַ אַ חִילְּפָ-בָּדָךְ.

פְּרָאָגָרָאָם.—פֿוֹן רְוָסְלָעְנְדִישַׁן קָאָמְגִּינִּיסְטִישַׁן יְוָגָנֶט-פָּאָרְבָּאָנְדַן (אַגְּנְגְּנוּמָן גַּעֲוָוָאָרַן
אַפְּן-3-טָן אַלְרוֹסְלָעְנְדִישַׁן צְנָאָמְעָנְקָאָר פֿוֹן דָעַם רְק. יֵ. וּ. דָעַם 2-10-טָן אַקְטִיאָבָר
(1920). מַעְלוֹכָעַ אַוִּיסְגָּאָבָעַ פֿוֹן וּוִיסְרוּסְלָאָנְדַן (קָאָמְגִּינִּיסְטִישַׁעַר יְוָגָנֶט-פָּאָרְבָּאָנְדַן
אַיְן וּוִיסְרוּסְלָאָנְדַן). 1921. 18. ז.

דיּ פְּרָאָגָרָאָם אָזְן דִּי טָאָקָאנְעַס פֿוֹן דָעַם קָאָמְגִּינִּיסְטִישַׁן יְוָגָנֶט-אַינְטַעְרָנוּאָזִיכְ
נָאָל. יְוָגָנֶט-פָּאָרְבָּאָנְדַן פֿוֹן לִיטְעַ אָזְן וּוִיסְרוּסְלָאָנְדַן (יְוָגָנֶט-בִּיבְּלִיאָטָעַק 10 נָמָן)
1920. 16. ז.

רוּבְּעַנְטִשִּׁיק, יָאנְקָל (אַרְיִימָאן).—דיּ רְעַכְתַּ פֿוֹן דָעַרְ אַרְבָּעַטְעַר-יְוָגָנֶט אָזְן
רָאָטָן-פָּאָרְבָּאָנְדַן. מִינְסָק, וּ.מ.פ. (בִּיבְּלִיאָטָעַק "טְשִׁירַוּוֹאָנְגִּיאַ זְמַעְנָא"). 1925.
112. ז. פְּרִיזְן 5 קָאָפְּ.

דָאָס בִּיכְלַ אָזְן זְיִיעַרְ גַּזְלָעַךְ קָאָרַ דָעַרְ אַרְבָּעַטְעַר-יְוָגָנֶט. אַיְן אַ פָּאָפְּלָעָרָרְ קָאָרָם גִּיטְ דָאָס:
בִּיכְלַ צְזִיםְן דִּי גָּלְעַזְרָוּסְרָיְיְוָגָנֶט. וּוּלְכָעַ דִּי אַרְבָּעַטְעַרְיְוָגָנֶט קָאָרָמָגָנֶט אָזְן רָאָטָן-
פָּאָרְבָּאָנְדַן. דָעַרְ אַוּטָאָרְ דָעַרְצִילְטַ אָוִיךְ וּוּגַן דָעַם קָיְגְּצָעָרְן לְפָנָן פֿוֹן דָעַם יְוָגָנֶט
אַרְבָּעַטְעַרְ בִּינְיַיְן דָעַרְ וּוּזְלִזְיִיעַ.

„דער קאָמונִיסטיישער יונגעט-זועג“. — אַרגָּאַן פָּון האַמְלָעָר גַּזְבָּקָּאמָן אוֹן גַּזְבִּירָאָן אַיְסָדָעָקָזִיעָס בַּיִם רַוְסָלֶעֲנְדָעָר קָאָמְונִיסְטִישָׁן יְוָנָגָט-פְּאַרְבָּאָנדָן.

רעד: רַעַדְקָזִיאַנְס-קָאָלְעָגִיעַ. „וְאַכְבָּלָת“. דָּרְשִׁינְגָּעָן אַין 1921, אַמְּגָל וֵי אַזְלָגְשָׁנְגָּעָן-דִּישָׁע אַיסְטָבָּעַ. אַין אַמְּגָל וֵי אַזְמָעָן-קָאָמָן. וְעַגָּן. (פָּון זְדִי יִהְרָאָרְבָּאָנדָן).

קָאָמְונִיסְטִישָׁע יְוָנָגָט. — אַרגָּאַן פָּון זְדִי. בָּ. פָּון קָאָמְונִיסְטִישָׁן יְוָנָגָט-פְּאַרְבָּאָנדָן אַין הַוִּיפָּט-בִּיוֹרָאָן אַיְסָדָעָקָזִיעָס פָּון וּמִיכְרוֹסָלָאָנדָן. עַרְשִׁינְגָּט וּוְאַכְנְטָלִיךְ. מִינְסָק.

רַעַדְקָזִיאַנְס-קָאָלְעָגִיעַ. נִוְת. 1 דָּרְשִׁינְגָּעָן דָּעַם 20 מַאי. נִוְת. 22 דָּעַם 29 סְפָּט-טִיבָּעָר 1921. (פָּון זְדִי יִדְשָׁעָר פְּרָעָס אַין וּמִיכְרוֹסָלָאָנדָן).

קָאָמָס אָמָּל ? שָׁעָל ? טַעַר אַטְוָר.

אוֹגָזָעָר לִידָעָר. — מִינְסָק. בִּיבְּלִיאָטָעַק „טַשְׁעָרוֹוֹאָנְגָּאָיָה זְמָעָנָא“. קָאָמְונִיסְטִיּוֹרָאָן שָׁעָר יְוָנָגָט-פְּאַרְבָּאָנדָן פָּון וּמִיכְרוֹסָלָאָנדָן. 24 ז.

אַין דָּעַם בִּיכְלָגְשָׁטָן זְיַרְגָּן, צְוִישָׁן אַנְדָּרָעָר, אַזְלָכְעָר בָּחוֹזְטָעָר לִידָעָר, וֵי „אִינְטָרְנוֹאָזְגָּאָיָה נָאָל“, וּמִיטְרוֹסִישָׁר הַיּוֹם, זְדִי יְוָנָגָט-גּוֹאָרְדִּיעָר“, יְוָנָגָט-שְׂוּעָעָר.

אַסְטָאָוּר פָּון לְעַנְגִּינְשָׁן קָאָמְונִיסְטִישָׁן יְוָנָגָט-פְּאַרְבָּאָנדָן מִיטָּעַנְדָּרְגָּנְגָּעָן אַין הוֹיסְאָפָּעָם, אַנְגָּעָנוּמָעָן פָּון וּקְסָטָן אַלְרוֹזְלָעְנְדִּישָׁן צְיוֹאָמָעְנְקָאָר פָּון דָּ.ק.ג.ב. מִינְסָק. וּ.מ.ב. (בִּיבְּלִיאָטָעַק „טַשְׁירְוֹוֹאָנְגָּאָיָה זְמָעָנָא“ 1 נָמָן) 20 ז. 1925.

דָּעַם קָאָמִירָג. — וּוּגָן דִּי סָאַכְאַקְלָעָן פָּון יְיָלְ-פָּלָעָנָם פָּון זְקָ. אַין זְקָ.ק. אל.ק.ב.(ב). מִינְסָק. לְעַנְגִּינְשָׁר קָאָמְונִיסְטִישָׁעָר יְוָנָגָט-פְּאַרְבָּאָנדָן פָּון וּמִיטְרוֹסִישָׁר לְאָגָן (בִּיבְּלִיאָטָעַק „טַשְׁירְוֹוֹאָנְגָּאָיָה זְמָעָנָא“). 40 ז. 1926.

טַשְׁאָפְלִין, ג. — אַיְאָרְבָּעָס אַין נִיְּיעָם פָּעָרְיָאָד. קָאַרְטָרָאָגָן פָּון זְקָ. ק. פָּון אל.ל.ק.ג.ב. מִינְסָק. טַשְׁירְוֹוֹאָנְגָּאָיָה זְמָעָנָא (בִּיבְּלִיאָטָעַק פָּון זְלָאָרְבָּאָנדָן).

דִּישָׁעָר קָאָנְקָעָרְעָנָץ פָּון אל.ל.ק.ג.ב. 36 ז. 1927. פָּרְיָוָן 25 קָאָפָּ.

לְעֻווִּין, יָאנְקָל. — פָּון יְעַנְעָאָרָן. קָלְיָיְן-בְּגָנְדָר. מִינְסָק. בָּעַלְטְּרָעַטְמְפָעַטְשָׁאָט“. 40 ז. 1924.

יְעַ. עַ. אַיְרָן — זְיַנְגָּעָן דִּי יְאָרָן פָּון 1903 — אַין וּוְלָכְעָר דָּעַר אַוְטוֹאָר מִיטָּזְנָעָן כָּפוֹווֹיָה. דִּים — רַאַמְּאָלָסָט. אַלְעָגָר יְגָנָגָע — הַקְּבָּנָגָע — בְּקָיִיט 8 הַלְּדָרִישָׁן קָאָפָּחָ קָעָן דָּעַר בְּרוֹשָׁאָזְוִיָּה אַין פָּאָלְיָזִי. דִּי גַּעַשְׁכְּכָטָע פָּון דָּעַם קָאָמָפָּ קָוְסָטָן זְמָן פְּרָשָׁטָן קָאָפָּחָ קָעָן דָּעַר בְּרוֹשָׁאָזְוִיָּה אַין אַרְעָמָסָטָן תַּיִל פָּון דָּעַם קָאָמָפָּ קָוְסָטָן. דָּאַהְבָּן 8 בְּעוֹרְעָ יְדִישָׁע אַרְבָּעָטָעָר יְגָנָלָךְ אַרְגָּאָנִיָּרָט יְזָקָ. אַין אַבְּיוּזָאָיָסְרָיָאָרָט. וּוְלָכְעָר חָאָטָם גַּעַקְעָמָט בְּגָוְנָדָר אַין אַגְּאָנִיָּעָם מִטָּהָרָה בִּיכְלָגְשָׁטָן כָּאוֹוִירִים קָאָפָּחָ דִּי רַעַכְתָּן פָּון זְמָן פְּרָלְעָטָאָרָאָט. גַּאַשְׁטָמָט אַין דָּסְרָאָזְיָאָק בִּיכְלָגְשָׁטָן פָּון זְמָן פְּרָלְעָטָאָרָאָט. דָּאָס מִיטָּטָאָרְגָּעָנִיָּן (פָּון קָאָרְגָּעָנִיָּן כִּי עַסְפָּעָר).

קערושענצעו, פ. מ.—אָרגָאנְזִירֶט זַיֵּד אַלְיִין.—מִינְסָק, וּ.מ.ק. 1926. 112 ז.
פרקיו 8 קאָפ.

דאָס ביכֶּל אַיּו גַּוְיִידָמֶעֶת דָּעַם "נָאָט". דָּאָזֶה עֲרָפֶת גַּעֲרָפֶת אַיּוֹן אַפְּאַפְּלָעָרָעָר קָאָרָם חַעַן
דיַּסְּכָּטָעָס אַיּוֹן דיַּפְּרָגָנִיצְּפָּן פָּזָן "נָאָט" וּוֹן אָרגָאנְזִירֶט זַיֵּד זַעֲלָבָטָן, וּוֹיַּדְרָף מַעַן
זַעֲמִילָן אַיּוֹן שְׁפָאָרָן דיַּצְּמָט, וּוֹיַּאָרְבָּעָטָן פְּרָאַדְקָטְיוֹ, לְעָרְנָעָן, זַיְעָנָעָן, וּוֹעָן...

שְׁמִיטָּ, פ. א.—בָּאַלְעָכָאִים פָּאַרְאַזִּיטָּן, יִיְדִּישׁ מַ. הַ-ר. מִינְסָק, וּ.מ.ק. 1927. 64 ז. פרקי 10 קאָפ.

דָּעַר אַוְטָאָר בָּאַשְׁרְלִיבֶּט דיַּאַוְסְּנוּיִינִיקְּסְּטָע, אַיְנוּוֹיִינִיקְּסְּטָע אַיּוֹן בְּלוֹטָ-פָּאַרְאַזִּיטָּן, עָרְךָ רַעַת
וּוֹעָן זַיְעָר אַפְּשָׁטָאָמָונָג אַיּוֹן אַיְנוּיִירָקָגָן.

דִּי יִגְגָּבְטִישׁ אַמְּגִינְסְּטִישׁ שְׁעָרָעָסָע אַיּוֹן וּוֹיַּסְּרוּסְּלָאָנָדָאָן.

"דָּעַר יוֹנָגָעָר אַרְבָּעָטָעָר".—אָרגָאנְזִירֶט פָּזָן צָעַנְטָרָאָל-קָאַמִּינְטָעָט פָּזָן קָאַמְּגָנָן-
סְּטִישָׁן יוֹגָנָט-קָאַרְבָּאָנָד אַיּוֹן וּוֹיִסְּרוּסְּלָאָנָד. דָּעַרְשִׁינְטָן 2 מָאָל אַיּוֹן כּוֹדְעָשׂ. מִינְסָק.

רַעַת: רַעַדְקָץִיאָנָס-קָאַלְעָנָים. נָוָם. 1 דָּעַרְשִׁינְטָן סָaqָה טַעַנְטִיאָבָעָר 1922... פָּזָן נָוָם. 40
(2) זַיְגִּי 1924). "אָרגָאנְזִירֶט פָּזָן זַיְגִּי לְעַנְגִּישׁוֹן קָאַמְּנוֹסִיסְּטִישָׁן יוֹגָנָט-קָאַרְבָּאָנָד אַיּוֹן וּוֹיִסְּ-
רַיטְלָאָנָד". פָּזָן 1925 דָּעַרְשִׁינְטָן וּוֹעַנְטָלְעָקָץ... פָּזָן 1927... דָּעַרְשִׁינְטָן מִיטָּאָן
לְטַפְּוִירִיאָרִישׁ בְּלָעָטָל"; פָּזָן יָנוֹוָרָר 1928 דָּעַרְשִׁינְטָן 2 מָאָל אַיּוֹן וּוֹאָךְ ("פָּזָן דיַּיְיָרָה. פְּרָעָסָע
אַיּוֹן וּוֹיִסְּרוּסְּלָאָנָד").

"יְוֹנָגָעָר פָּרָאַלְעָטָאָרִיעָר".—צָוּוֹיְוֹאָכְּנָטָלְעָכָעָר אָרגָאנְזִירֶט פָּזָן הָאָמָלָעָר גּוּבְּקָאָם
פָּזָן רַוְּסְּלָעָנְדָעָר קָאַמְּנִיסְּטִישָׁן יוֹגָנָט-קָאַרְבָּאָנָד אַיּוֹן גּוּבְּבָיוֹרָא פָּזָן דיַּיְיָרָה
סְּעַקְּצִיעָם.

רַעַדְקָץִיאָנָס-קָאַלְעָנָים: ש. גַּוְיִזְקִי, זַעֲלִיק גַּעֲנִיקָן [חַטְמָעָל] נָוָם. 1 דָּעַרְשִׁינְטָן דָּסָם...
נָוָם. 6 אָרוֹוָס דָּס 29 אַקְטָבָעָר 1921 ("פָּזָן דיַּיְיָרָה. פְּרָעָסָע אַיּוֹן וּוֹיִסְּרוּסְּלָאָנָד").

"דָּעַר יוֹנָגָעָר קָאַמְּנוֹסִיסְּטִישׁ".—וּוֹאַכְּנָטָלְעָכָעָר אָргָאנְזִירֶט פָּזָן דָּעַר בָּאַבְּרוּסְּקָעָר
אָרגָאנְזִירֶט קָאַמְּנוֹסִיסְּטִישׁ שְׁעָרָעָסָע יוֹגָנָט-קָאַרְבָּאָנָד. בָּאַבְּרוּסְּקָעָר.

אַנְגָּעוֹבָהָיִן דָּעַרְשִׁינְטָן אַיּוֹן דָּעַקְאָבָעָר 1920; נָוָם. 5 אָרוֹוָס דָּס 19 יָנוֹוָר 1921 ("פָּזָן
דיַּיְיָרָה. פְּרָעָסָע אַיּוֹן וּוֹיִסְּרָה. פָּזָן אַ. קִירְוִוָּנִיךְ").

"כּוֹאַלְיִיעָס".—אָргָאנְזִירֶט פָּזָן וּוֹיִטְעָסְקָעָר גּוּבְּרָנִיאָלָן קָאַמִּינְטָעָט פָּזָן רַוְּסְּלָעָנְדָעָר
קָאַמְּנוֹסִיסְּטִישָׁן יוֹגָנָט-קָאַרְבָּאָנָד. וּוֹיִטְעָסְקָעָר.

רַעַת: רַעַקְאַלְעָנִיעָ. מִאַגְּנָטָלְעָכָעָר זְשָׁוְנוּאָל; נָוָם-2—1 אַוְגָוָסְּטָ-טַעַנְטִיאָבָר 1920, נָוָם.
יָנוֹוָר-קָאַרְבָּאָנָד 1921. פָּזָן 30 מָארְט 1921. חַיְדָעָר אַנְגָּעוֹבָהָיִן דָּעַרְשִׁינְטָן אַיּוֹן צִיְּתָנוֹ-
סְּאַרְמָאָטָה. אַלְסָ אָרְגָּאוֹן פָּזָן דָּעַר יִדְבִּיזְרָא בְּנִים וּוֹיִטְגָּבָקָם פָּזָן רַוְּסְּלָעָנְדָעָר קָאַמְּנוֹסִיסְּטִישָׁן
יְוֹגָנָט-קָאַרְבָּאָנָד ("פָּזָן דיַּיְיָרָה. פְּרָעָסָע אַיּוֹן וּוֹיִסְּרוּסְּלָאָנָד").

דער פִּיסְעַדְיקָעֵר אֲפִיקָוִירָעֶס.—בָּאָבוֹרִוִיסְק: קְרִיזָזְרָאַט פֿן אֲפִיקָאָרְסִים
אוֹן קָאָם. קְעַמְעָרֵל פֿן דְּרוֹקָעָר. 1928. 20 ז. פְּרִיאַנוֹ 20 קָאָפֶ.

איָן דָּעָר בָּרָאַשְׂוָר וּוּרְטָט באַהֲנְדָלָט דָּי פְּרָגָע פֿן אַנְשָׁתִין וּדָסֶם יָאנְטָטוּוּ פְּמִיסָּעָר אוֹן
רֻעִילְגַּעַ, אִיבָּעַרְהִוִּיפְּטָט פֿן מַאֲרְקָסִיטִישָׁן שְׁתָאַנְדְּפָגָנָקָט.

קָאָמְיוֹגִישָׁע בְּלוֹפָאָנָאָדָע „שְׁעַל פְּעַסָּאָךְ“. פָּאָרְפָּאָסְט דָּזָרָךְ אַ גְּרוּפָע יְנָגָע
אֲפִיקָאָרְסִים. בְּיַלְאָגָע צִי דָעָר צִיְּטָ�גָג יְנָגָע אַרְבָּעָטָעָר. מִינְסָק, 1-טָע
מַעְלָכָע-דְּרוֹקָעָרִי. 1927. 24 ז.

דָעָר סִיוּשָׁעָט פֿן בְּוֹפָאָנָאָדָע אוֹי וּיְיִבְּגַיְישָׁע לְעַנְדָנָע פֿן דָעָם יְרוֹישָׁעָן פִּיסְעָר.

פְּאָפְּוּלָעָרְדוֹ ? סְבָשָׁאָפְּטָלָעָכָע לְיִטְעָר אַטְוָר
פְּאָרָקָאָמְיוֹגָבָט.

אַלְגָּאָנִיסְטָאָן.—לוּיט וּוּעָיְט א. א. קוּוּלָּן. יִדְּיָשָׁה. מָאָרְשָׁאָק.
אַנְגָּטָעָר דָעָר רַעַד. פֿן ה. אַלְעָקָסָאַנְדָרָאָו.—מִינְסָק, וּ.מ.ק. (סֻעָּרִיעַ „אַגְּנוּעָרָע
שְׁכִינִים“ 9 נָמ.). 1929. 52 ז. פְּרִיאַנוֹ 18 קָאָפֶ.

דָאָס בְּיכָל אַיִן גְּעוּרִימָעַט דָעָר אַגְּנוּיְקָלוּגָג פֿן דָעָם נַחַטָּאָן. וּוּלְכָעָר הַאָס
גַּעֲבָרָקָעָן דֵי קְיִיטָן פֿן דָעָר קִינְצָטָרְדִּיקָעָר רַעֲפָקָץִיעַ אַיִן עַנְלִישָׁעָר הַעֲנָמָנִיעַ.

בָּעַרְקָאָוֹן, ק. ג.—דָאָס לְעַפְּנָן. זִיְּנָאָנְטָבָלָעָגָגָג. אַנְטָשְׁטָרִינָג אַוְן אַגְּנוּוֹיִק.—
לְגָנְגָג, יִדְּיָשָׁה פֿן כ. אַיִן זְנוּשָׁאָט אַפְּנָפֶ. מַוְלָעָר.—מִינְסָק, וּ.מ.ק.
1925. 69 ז. פְּרִיאַנוֹ 30 קָאָפֶ.

דָעָר אַוְיסָאָר פֿן דָעָם בִּיקָנִישָׁע יִדְּיָעָס פֿן בִּיאָלָגְנִיעַ.

גַּרְעָמִיאָצְקִי, מ.—דֵי אַנְטָשְׁטִינָג אַוְן אַגְּנוּוֹיְקָלוּגָג פֿגָּגָמָע לְעַפְּנָן אַפְּ דָעָר עַרְד.—
אַיְבָּרְגָּעָזָעָט פֿן רַוְסִישָׁה—ה. מ.—מִינְסָק, וּ.מ.ק. 1926. 84 ז. פְּרִיאַנוֹ 40 קָאָפֶ.

לוֹאָוֹן, וּו.—שְׁטִינְיָקְוִיל. וּוּי אַזְוִי מַעְבָּאָקָומָט אַיִם אַוְן וּוּי עַס הַאָט זִיךְרָן
אוּסְגָּעְבִּילְרָעַט—מִינְסָק, וּ.מ.ק. 1926. 42 ג.

דָעָר קְעָפֶל אַלְיָין גָּאוּווִיסְט דָעָם אַגְּנוּהָלִיט פֿגָּגָמָע בָּוֹרְד. דָאָס בְּיכָל אַיִן גַּעַשְׁרִיבָן גַּעַוּאָרָן אַיִן
אַפְּגָּוּלְעָרָר פָּאָרָם.

לְעַטְלָגָנְד.—לוּיט יָאָו אַרְסָק ? א. א. קוּוּלָּן. יִדְּיָשָׁה. יִדְּלָסָאָן
אַגְּנוּמָעָר דָעָר רַעֲדָאָקָץִיעַ פֿן ה. אַלְעָקָס אַבְּדָר אָוֹן.—מִינְסָק, וּ.מ.ק.
(סֻעָּרִיעַ „אַגְּנוּעָרָע שְׁכִינִים“ 3 נָמ.). 1929. 40 ז. פְּרִיאַנוֹ 15 קָאָפֶ.

עַסְטָלָאָנְד.—לוּיט יָאָו אַרְסָק ? א. א. קוּוּלָּן. יִדְּיָשָׁה. גַּוְרָוּוִיטָש
אַגְּנוּמָעָר דָעָר רַעֲדָאָקָץִיעַ פֿן אַלְעָקָס אַבְּדָר אָוֹן.—מִינְסָק, וּ.מ.ק.
(סֻעָּרִיעַ „אַגְּנוּעָרָע שְׁכִינִים“ 4 נָמ.). 1929. 44 ז. פְּרִיאַנוֹ 25 קָאָפֶ.

דָעָר מַעֲכָבָעָר פֿן דֵי בְּכָלָעָךְ בָּאָקָאנָט דָעָם לְפָזָר מִיטָּי הַיּוֹסְטָאָרִיעַ. מַעְלָכָעָר—
אַרְדָּעָנוֹגָג, עַקְאָגְמִישָׁן אַוְן פָּאָלִיטִישָׁן צְוָשָׁתָגָנוֹר פֿן צַוְוִי קְלִיְינָעָה קָאָמִיסְטָאָלִיסְטִישָׁעָה מַעְלָוָה—
כָּעָס—לְעַטְלָאָנְד אַוְן עַסְטָלָאָנְד. וּוּלְכָעָר גַּרְעַנְעָזָן זִיךְרָן מִיטָּי 5.5.5.ר.

ВЫДАНЬІ НА ЯУРЭЙСКАЙ МОВЕ.

בעלעטר?סטיק פֿאָר קַאְמִיּוֹגֶנְט.

אנג'היב.—לִיטַעֲרָאַרִישׁ עַמְלִינְגֵן פָּנוּ לִיטַנְרוֹפָעּ "וַנְגַעַר אַרְבָּעַטָּרָר". בָּאָרוֹיְסָק. 1927. 44. ז.

די בראשׂוֹר באשטייט פָּנוּ 2 דערצ'יליגען און 3 געדיכטן. אין זוי וופרט גַּמְמָלָס דער-
קִינְגְּצָעָר אָז בִּיטְעָרָר לְעָבָן פָּנוּ אַרְבָּרְבָּאַטְּעָלְקָעָרְנוּג אָז דִּי שְׁטָעַלְעָר אָז דָּרְ-
שָׁעָר, אָז וּלְכָעָ סְהִירְשְׁעוּן יַי וּוּמְסָע.

יעַהֲוֹדִים.—דָּרָעָר עַרְשָׁתָעָר מַאי. פַּיעַסְעָ אַין 3 אַקְטָן—מִינְסָק [וּוַיְטַעְבָּסָק]. דָּרוּ-
קְעַדְיִי קַאְמִינְטָעָרָן פָּנוּ וּוַיְטַפְּאַלְגְּרָאָך. 1925. 48. ז. פְּרִיאָן 40 קָאָפָּ.

די האָנְדוֹלְגָג קִומְטָ פֿאָר אַין סָאָח פָּנוּ XIX יָרָהָגָהָרָט אָז אַיְנָעָ פָּנוּ זַי גְּרוֹיסָע שְׁבָעָ
אָז לִיטָע. די פְּעַרְוָאָגָעָן שְׁטָעָלָן מִיט זַיְךְ פֿאָר צָחֵי קְלָאָסָן, פָּנוּ אַיְנָ זַיְיט, דָּרָעָר
קָאנְטָ אָז וּזְנָן פָּרוּיָה, פָּנוּ דָּרָעָר אַנְדָּרָר וּזְיִט.—אַרְבָּעַטָּר אָז רַעְוָאָלְזָיְאָנְגָעָר אַגְּנְסָלְגָעָנְגָעָן,
אָז פָּרְזָעָן פָּנוּ דָּעָם פְּאַבְּרִיקָגָנָטָס פְּאַכְּטָעָר אָז דָּעָם פְּלָעַמְנִיקָּ פָּנוּ וּזְנָן פָּרוּיָה. די אַרְבָּעַטָּר-
טָעָר פָּנוּ פְּאַבְּרִיק שְׁטָרְיִיקָן. די בְּרוֹזָשׁוֹעָיָה אָזְיָהָגָן. קִיל אַרְבָּעַטָּר הָאָבָן באַשָּׁלָגָן
פְּמִיעָרָן דָּעָם עַרְשָׁטָן מַאי. די חָנְדוֹלְגָגָן עַדְרִיקָט וּזְיִט אָז מִיטָּאַמְּרִיכָּבָגָג אָז אַרְעָסָט פָּנוּ דִּי
אַרְבָּעַטָּר, דָּאָס בִּיכְלָ קָעָן מָעָן רַקְעַמְּנָעוֹרְדָן פֿאָר שִׁילָעָר פָּנוּ דָּרָר II שְׁטוֹפָעָ אַין קַאְמִיּוֹ-
גַּישָׁ שְׁוּלָן.

קָעָפָּ.—לִידְעָר זַמְלָגָג, גַּעוּוֹדְמָעָט דִּי קַאְרָבָּאָגָעָט פָּנוּגָם וּוַיְיָסָן טָעַרָאָר—מִינְסָק,
וּ.מ.מ. אלְפְּאַרְבָּאַגְּדִישָׁע אַסְאַצְיָאַגְּיָע פָּנוּ פְּרַאָלְעַטְּאָרִישָׁע שְׁרַיְבָּעָר (וּוְאָפָּ).
יַדְסְעַקְזִיָּע. מִינְסָקָעָר לִיטְעַרְאַרְיָשׁ גְּרוֹפָעּ "וַנְגַעַר אַרְבָּעַטָּר". 1926. 88. ז.
פְּרִיאָן 60 קָאָפָּ.

די לִיטְבּוֹרְפָּעָ גַּיט אַינְמָ בִּיכְלָ "קָעָפָּ" אוּרְאָרְיָ מַטְסִיוֹן פָּנוּגָם הָעָרָאַישׁ קַאְמָפָּ פָּנוּ
קַאְמִיּוֹגָ אָזְנָן רַאְסָן-פְּאַרְבָּאָנָדָן. פֿאָר די יַאְרָן פָּנוּ בִּירְגָּרְ-קָרְיָה, וְיַי לְעַטְאָסָל אָז דִּי לְיִרְאָר
"כּוּרְפְּאַלְיָעָ", "זּוּרְקָעְ טָעָנָ", דָּרְיִי אָז אַנְדָּרָעָר" (פִּינְסָ פֿאָרוֹאָרָט ז. ק. 5. ז. וּ. ז. כּוּם בִּיכְלָ).

אַגְּטִיּ רָעַלְיִגְיְּזָע לִיטְעַר אַטְוָר פֿאָר קַאְמִיּוֹגֶנְט.
סָאָלָץ, ב. אַיְנָ וּוַיְיָבָהָרָיָן נַאֲטָקָעָ.—יִאָמִים נַוְרָאִים. צְנוּוֹנְגָעַשְׁמָעָלָט פָּנוּ
ב. סָאָלָץ אָזְנָן בָּאַטְקָעָ וּוַיְיָנָהָוָי. מִינְסָק. "טַשְׁירְוֹאָגָנָאִיא זְמָנָא". (—בִּגְלִיאָ-
טָעָק "טַשְׁירְוֹאָגָנָאִיא זְמָנָא"). 1926. 32. ז.
זַי בָּרָאָשׂוֹן אַגְּלִיזְרָט די אַפְּשָׁתָאָגָגָג פָּנוּ יִאָמִים נַוְרָאִים אָז גַּשְׁרָיְבָן גַּעֲוָאָרָן פֿאָר
קַאְמִיּוֹגָ.

ВЫПІСВАЙЦЕ на 1930 год

ШТОМЕСЯЧНУЮ БЕЛАРУСКУЮ ЧАСОПІСЬ
літаратуры, політыкі, экономікі, гісторыі, крытыкі

„ПОЛЫМЯ“

9-ты год выдання

пад рэдакцыяй: Янкі Купалы, А. Некрашэвіча,
М. Чарота, І. Шыпілы.

Часопіс „ПОЛЫМЯ“ выходзіць штомесяц—12 кніжак на год,
памерам кожная ў 10—12 аркушашаў.

У 1930 годзе падпісная цана зьніжана з 12 на 10 рублёў.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На 12 мес.	На 6 мес.	На 3 мес.
10 руб.	5 руб.	3 руб.

= Кошт асобнага нумару 1 рубель =

Падпісчыкі—якія ўнісяць пры падпісцы поўнасцю 10 рублёў, атрымаючы-
на працягу 1930 году адразу дзіве часопісі—„ПОЛЫМЯ“ і „ЧЫР-
ВОНАЯ БЕЛАРУСЬ“.

Падпісчыкі—на часопіс „ПОЛЫМЯ“, якія ўжо ўнеслі гадавую плату,
будучы атрымоўваць час. „ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ“ **ДАРМОВА**.

Падпісчыкі—на час. „ПОЛЫМЯ“, якія падпісаліся **на выплату** атры-
моўваючы комплект „ПОЛЫМЯ“ за 1928 або 1929 г. **ДАРМОВА**.

НА ВЫПЛАТУ МОЖНА ПАДПІСАЦА:

Гадавым падпісчыкам у 3 тэрміны: пры падпісцы—4 руб., да 1 ліпеня—
3 руб., і да 1 кастрычніка—3 руб.

Поўгадавым падпісчыкам у 2 тэрміны: пры падпісцы—3 руб., і да
1 чэрвеня—2 руб.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:

У бюро падпіскі Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва (Менск,
рог Ленінскай і Савецкай, 79/19), Цэнтральны Кнігарній Беларуск.
Дзярж. Выд-ва (Менск, рог Ленінскай і Савецкай), усімі акруго-
вымі аддзяленыямі Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва, аддзе-
лам падпіскі Беларускага аддзялення ГІЗу РСФСР (Менск,
Савецкая, 54), яго агентурай на акругах і раёнах, усімі паштовы-
тэлеграфнымі кантормі і аддзяленыямі, канторай газ. „Беларус-
ская Вёска“ (Менск, Савецкая, 63) ды яе ўпаўнаважанымі і
селькорамі ва ўсіх раёнах БССР.

БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА

ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ

24

НУМАРЫ
НА ГОД

Ілюстраваная двухтыднёвая часопісъ

Адказн. рэдактар Міхась Чарот

ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ

высвяляе ў мастацкім слове і багатай ілюстрацыі
рост і развицьцё соцыялістычнага будаўніцтва БССР
і ўсяго Савецкага Саюзу, рэконструкцыю народнае
гаспадаркі, посьпехі індустрыялізацыі і колектывіза-
цыі сельскай гаспадаркі, шляхі культурнае рэволюцыі.

ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ

знаёміць чытача з рэволюцыйнымі падзеямі ўсяго
свету, а таксама і з важнейшымі зьявішчамі су-
светнай эканомікі і культуры.

ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ

зьмешчае: алавяданні, вершы, нарысы, падарожжы,
фэльетоны, артыкулы з політычнага, эканомічнага,
культурнага і мастацкага жыцьця, мастацкая навінкі,
ілюстрацыі, рэпродукцыі карцін выдатнейших мас-
такоў, а таксама гуморэскі, пародыі, старонкі сатыры
і гумару з адпаведнымі шаржамі і карыкатурамі.

ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ

адлюстроўвае ўсё бягучое жыцьцё мастацтва як
савецкага, так і сусьеветнага, найбольш буйныя зья-
вішчы літаратуры, тэатру і кіно.

ПАДПІСНАЯ ЦАНА на 1930 год

На 1 год	3 руб.
На пайгода	1 руб. 50 кап.
На 3 месяцы	— 75 кап.
Цана асобн. нумару	15 кап.

ПАДПІСКУ ПРЫМАЮЦЬ:

Бюро падпіскі БДВ (Менск, рог Ленінскай
і Савецкай, 79/19), Цэнтральная кнігарня
БДВ, усе акруговыя аддзяленні БДВ, кні-
гарні ЦРК, кіёскі контрагенцтва друку.
Беларускае газэтнае бюро, усе паштовыя
аддзяленні, усе лістаносцы як у гарадох,
так і ў вёсках і асобы, якія маюць
пасьведчаныі.

Часопісъ „ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ“ будзе ўва ўсіх кнігарнях БДВ,
кнігарнях ЦРК, кіёсках контрагенцтва друку і выдавецтва
„Правда“, чыгуначных кіёсках, пашт. кіёсках і ўсіх газэт-
носцаў ува ўсіх гарадох і мястчинах БССР.

**ВЫБРАННЫЯ
Т В О Р Ы**

**12
ТАМОЙ**

Ў. І. ЛЕНІНА

НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Кожны том мae ад 25 да 30 друкарскіх аркушаў (400—500 старонан), надрукаваных на лепшай паперы ў прыгожых дэрмантынавых вонкладках з выціснаннем. Да выданья будзе дадана вялікая колькасць ілюстрацый і партрэтаў у. і. ЛЕНІНА.

■ ЦАНА НА 12 ТАМОЙ—12 РУБ.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

Задатак—2 руб. Пры атрыманні кожнага тому—1 руб. Кнігі высылающа накладной платай. Задатак залічаецца пры атрыманні апошніх двух томаў.

ІЛЬГОТНЫЯ УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1. Асобы, якія заплацілі пры падпісцы поўнасцю 12 р., за перасылку як плацяць.
2. Хаты-чытальни, сельскія школы I ступені, сельскія партыйныя і комсамольскія ячэйкі, сельскія работнікі (настаўнікі, сакратары ячэек, работнікі коопэрациі і сельсаветаў), члены КП(б)Б і комсамольцы-сяляне даюць пры падпісцы 1 рубель. Пры атрыманні кожнага тому—1 рубель і за перасылку як плацяць.


**ПЕРАСЫЛКА
ЗАКОШТ
ПАДПІСЧЫКА**

**ВЫШАЎ З ДРУКУ III ТОМ і РАЗАСЛАНЫ ПАДПІСЧЫКАМ. ЦЯПЕР ЗНАХОДЗЯЦЦА
У ДРУКУ ДАДАТКОВА III ТОМ У ЛІКУ 7000 экз. і V ТОМ.**

ДАРЭМНА

302





Бел. язъцъ
Нутамаг.

1964

Бел. язъцъ
— 1994 г.

+



80000001959807